

ЗОК-3
1844

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

№ 7 ліпень 1956

Ба 05
3229





Мінск сёння. Новыя жыллыя дамы на вуліцы Леніна.

Фото М. Мікавіча.

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

З ОКТЯБРЯ 1944


Пролетары ўсіх краін, ўядайцеся!

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ
ТРЫЦЦАЦЬ ДРУГІ

№ 7

ЛІПЕНЬ 1956



Ба 05/3220

Калектыў Мінскага трактарнага завода штогод выпускае колавыя трактары для сельскай гаспадаркі.
На здымку: партыя новых трактараў «Беларусь» перад адпраўкай у МТС краіны.

Фото В. Лупейкі.

Слава табе, беларускі народ!

У жыцці народа ёсьць даты, памяць аб якіх не гасне вякамі. Для беларускага народа такою датай з'яўляецца 3 ліпеня 1944 года — дзень вызвалення ад гітлераўскіх захопнікаў.

Мінула дванаццаць год, але мы памятаем усё: і радасць перамогі, і горыч утрат, і руіны. Можа быць, іменна таму мы з такой гордасцю глядзім на Беларусь сённяшняга дня.

У Совецкай Беларусі за пасляваенныя гады з'явіліся зусім новыя галіны прамысловасці: аўтамабільная, трактарная, хімічная і многія іншыя. Зараз па ўсёй Совецкай краіне працуюць магутныя самазвалы і трактары з Мінска, навейшыя станкі з Віцебска, удасканаленныя камбайны з Гомеля.

Калі мы гаворым пра сёння нашай рэспублікі, пра нашы ўстаўшыя з руін і расквітнёшыя гарады і сёлы, мы думаем аб тым, што такі цуд магчымы толькі ў нас — у краіне братэрства і дружбы народаў, у краіне, дзе ажыццяўляецца ленінская нацыянальная палітыка. Толькі братэрства і дружба далі беларускаму народу магчымасць так хутка ўзняцца на ногі. Хіба

мог ён зрабіць гэта адзін, без дапамогі вялікага рускага народа і ўсіх народаў нашай неабсяжнай Радзімы?

Ёсьць вельмі правільная прыказка: «Сябры пазнаюцца ў бядзе». Мы добра адчулі яе на сабе. Бескарыслівую брацкую дапамогу адчувалі і тады, калі ішлі бай за вызваленне беларускай зямлі ад фашыстскай погані, і тады, калі адразу-ж пасля вызвалення і масквічы, і ленінградцы, і свердлаўчане, і алмаацінцы — уся наша дружная совецкая сям'я — прышлі на выручку беларусам і тэхнікай, і людзьмі, і хлебам.


Сёння, у дзень свята вызвалення, беларускі народ шле ўсім народам нашай вялікай Радзімы:

— Вялікае дзякую, сябры!

У гісторыі яшчэ не было такога прыкладу, каб за такі кароткі час так непазнавальна змянілася жыццё.

Цяпер ужо і наша рэспубліка аказвае брацкую дапамогу іншым народам.

«Дзякуючы машынам, атрыманым з Мінска, працукцыйнасць працы на нашым заводзе вырасла ў



Мінск. У раёне Круглай плошчы.

Фото П. Наватарава.

пяць-сем раз», — пішуць калектыву завода імя Кіра-ва рабочыя Пхен'янскага завода тэкстыльных машын.

І не толькі ў герайчнай Карэі, але і ў вялікім Кі-таі, у Польшчы і іншых краінах народнай дэмакратыі працујуць нашы станкі, трактары, аўтамашыны. Яны зроблены залатымі рукамі і дапытлівым розумам сыноў і дочак тых беларусаў, пра якіх пясняр народнай долі Янка Купала калісьці казаў:

«Праз леты і зімы
Паданне ішло ў векі
Палешукі мы,
А не чалавекі».

Гэта партыя наша — вялікая Комуністычная партыя — вывела «палешукоў» на правільны жыццёвы шлях, на дарогу шчасця і працвітання. На гэтыя кло-

У шостай пяцігодцы намечаны вялікія работы па далейшаму асваенiu Палес-кай нізіны. Сёлета ў Гомельскай вобласці будзе асушана 6 тысяч гектараў тарфянікаў і ўзарана каля 50 тысяч гектараў асушаных зямель. На здымку: падчыстка Асташковіцкага магістраль-нага канала.


Фото Ф. Раманава.



2

Завод «Гомсельмаш» павінен выпустіць сёлета 30 тысяч сіласаўборачных камбайнau. Каб выкананы такую праграму, завод пабудаваў спецыяльныя цех зборкі камбайнаў, устанавіў зборны і малаірны канвееры, папоўніў цэхі навейшымі станкамі і абсталяваннем. На здымку: зборка сіласаўборачных камбайнаў; на пярэднім плане слесар А. Ляскоў, які выконвае норму на 200—250 працэнтаў.

Фото Ф. Раманава.



паты беларускі народ адказвае беззапаветнай працай у імя Радзімы.

Працоўныя Беларусі аднымі з першых рапартавалі аб выкананні пятага пяцігадовага плана. Натхнёныя гістарычнымі рашэннямі XX з'езду Комуністычнай партыі Советскага Саюза, яны яшчэ з большым энтузіязмам прыступілі да ажыццяўлення величнага плана шостай пяцігодкі.

У бліжэйшыя гады зазияюць яркія агні Васілевіцкай і Віцебскай электрастанцыі, будуць пабудаваны нафтаперагонныя заводы, з'явіцца высокаякасныя шарсцяныя тканіны Мінскага камвольнага камбіната. Поўным ходам ідуць работы на многіх будоўлях новай пяцігодкі.

Непазнавальна змянілася і наша вёска. Нядоўна Беларускай ССР за высокія паказыкі па вырошчванню лёну ўручаны пераходны Чырвоны сцяг Совета Міністраў СССР. Гэтая ўзнагарода заваявана вялікімі намаганнямі і нашых жанчын-ільнаводак.

Наша рэспубліка ўжо не адзінкамі, а сотнямі вядзе рахунак калгасам-мільянерам. І ў гэтай справе адчуваецца актыўны ўдзел працавітых жаночых рук.

Марына Лукінічна Гуцава з калгаса «Чырвоны маяк» Добрушскага раёна засталася ўдавой з чатырьма дзецимі. Яе муж загінуў у баях за Радзіму. У стары час, ды і цяпер у капитальнічных краінах такія сем'і вымушаны жабраваць. Але Марыну Лукінічну напаткаў іншы лёс. Сумленнай працай у калгасе яна забяспечыла сябе і сваіх дзяцей. У «Чырвоным маяку» цяжка знайсці больш працаўтага чалавека. Летась у яе налічвалася 363 працадні. Яна майстар на ўсе руки: лугі косіць, і лён поле, і бульбу даглядае. Дзяржава дапамагла Марыне Лукінічне пастаўіць на ногі ўсіх дзяцей. Старэйшы сын скончыў лесатэхнікум, другі вучыцца ў педінстытуце, трэці — у інстытуце інжынераў транспарту, самы малодшы — у Крэпецкай сярэдняй школе. Такі лёс хараکтэрны для совецкай сям'і.

Лукер'я Карпаўна Баравая — удзельніца Вялікай Айчыннай вайны, былая партызанка з Хоцімска. У сувязі з праектам закона аб пенсіях яна прыслала ў рэдакцыю пісьмо, у якім горача дзякую партыю і ўрад за клопаты аб усіх былых удзельніках вайны. Яе дзецы атрымалі адукцыю, працуяць і вучацца.

«Хоць маю ўжо 30-гадовы стаж, — піша яна, — я буду працаўцца на карысць Радзімы, колькі хоць маіх сіл».

Людзі кажуць, што да добра гаёвіца прызываюцца. І гэта правільна. Мы не дзівімся, калі баўхым, як на вуліцах Мінска вырастаюць адзін за другім не толькі новыя дамы, але і цэлыя кварталы. Нам здаецца — інакш і быць не можа. Але тое, што здаецца звычайнім совецкім людзям, выклікае захапленне ў нашых шматлікіх сяброў з-за мяжы. Да нас часта прыяджаюць замежныя гості. Што ж найбольш іх здзіўляе? Размах будаўніцтва, працаўтасць беларускага народа.

— Такая працаўтасць, — гавораць яны, — маўгчыма толькі ў краіне, дзе народ адчувае сябе поўна-праўным гаспадаром.


Беларускі народ — народ-стваральнік. І ўсё, што ён стварае — стварае для сябе, для сваёй вялікай Радзімы, для міру.

У наша светлае свята вызвалення гучаць радасныя песні на плошчах, стадыёнах, у парках. Прыслушайцесь да іх:

«Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, беларускі народ!»

Група выпускнікоў сярэдніх школ горада Брэста, якія пасля здачи экзаменаў паедуць на новабудоўлі Усходу і Поўначы. Злева направа: Валерый Дзялюсін, Валянціна Гуніна, Міхаіл Кавальчук, Галіна Клецкая, Яўгені Раслякоў, Лілія Жалнова, Валянціна Зайцева, Святлана Хацяновіч, Уладзімір Халіўна, Ігар Шавыроў, Віктар Дзівакоў і Георгій Градунов.

Фото В. Германа
(Фотахроніка БелТА).



Волгаўская міжкалгасная гідралектрастанцыя на рацэ Рось.
Фото Т. Барысава.



У сельгасарцелі імя Молатава (Целяханскі раён Брестскай вобласці) многія калгаснікі пабудавалі новыя дамы, набылі радыё-прыёмнікі. На здымку: новыя жылыя дамы калгаснікаў.
Фото В. Лупейкі.

Тысячы юнакоў і дзяўчат Беларусі рыхтуюцца да VI Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў у Москве. На здымку: студэнтка Мінскага бібліятэчнага тэхнікума комсамолка Валянціна Нікуліна выконвае мадаўскую песню «Марыёра». Акіманіруе Анатоль Наумовіч.

Фото П. Нікіціна.



АТЭСТАТ СТАЛАСЦІ

— Куды думаеш паступіць, як скончыш дзесяты клас? — спыталі Кацю Сяргееву.

Дзяўчына сур'ёзна адказала:

— Паступіла-б у інстытут, але-ж мяне не прымуць.

— Як не прымуць? Ты-ж дзесяць год працуеш на абутковай фабрыцы, дык маеш больш, чым хто іншы, права вучыцца ў інстытуце.

Дзесяць год! Каці здаецца, быццам яшчэ ўчора стаяла ў купцы дзяўчыннак-падлеткаў, якія прышлі на фабрыку з вучылішча. Яны баязліва туліліся да майстра, які перадаваў на вытворчасць сваіх выхаванцаў.

Рамястvu Каця вучылася толькі трох месяцаў. Калі прыехала да сястры ў Гродна, заняткі ўсюды пачаліся. Яе прынялі з вялікім спазненнем.

Далёка, у Ноўгарадскім раёне, засталіся маці, сёстры, браты. Бацька загінуў у 1942 годзе, пакінуўшы маці вясмыра дзяцей. Паставіць усіх на ногі ў тыя цяжкія гады было справай нялёгkай. Каця мела ўсяго чатыры класы адукацыі.

З фабрыкай у Каці звязвалася адчуванне самастойнасці, жаданне матэрыяльна дапамагаць маці.

«Фартуна» — першая машына, на якой пачала працаўца Каця. Сур'ёзнымі адносінамі да справы яна адразу звярнула на сябе ўвагу. Бывала, прыдзе на змену раней, стане ля машыны і прыглядаецца да спрытных рук работніцы.

На «Фартуне» зразаецца край скуры. Калі крыху не дагледзіш, парэжаш дэталь. Але Каця здавала работу без браку. Аб ёй тады казалі: «Хоць малая, ды ўдалая». Замест 450 рабіла 600 пар дэталей у дзень.

Фабрыка аснашчалася новай тэхнікай. Закройны цех механізавалі. Многія рабочыя пажадалі асвоіць новыя машыны для клеймавання. Вучылася і Каця падбіраць нумары для артыкула, размеру, паўнаты, колеру скуры.

Неяк падышоў да яе начальнік цеха:

— Работніца на клеймаванні скураной падкладкі захварэла. Здолееш яе замяніць?

Каця была знаёма з гэтай машынай і ахвотна згадзілася. Хутка аб ёй загаварылі як аб здольнай клеймаўшчыцы. За змену яна паспявала клеймаваць 1800 пар замест 1200, выконвала дзённую норму за шэсць гадзін.

Чатыры гады працевала Каця на клеймаванні падкладкі і ў

дасканаласці асвоіла машыну. Прыродная дапытлівасць, цікаўнасць цягнула яе да новага, незнамага.

— Працуючы на сваёй машыне, я за адным разам асвоіла машыну і для клеймавання верху, — расказвае яна.

Каця гаворыць аб сваіх поспехах, як аб самым звычайнім. А на справе за яе слова мі крыеца шмат гадзін, пра-

— Дай я паспрабую, — сказала начальнік цеха, якая не адыходзіла ад дзяўчат, — матэрыял моцна накрухмалены, таму слізгае, — тлумачыла яна.

Каця ўважліва глядзела, як спрэктываная закройчыца ўпэўнена абыходзіцца з «пілой». Яна ледзь паспявала рыхтаваць тэкстыль. Работа ладзілася. На стале раслі стопкі раскроеных дэталей.

Калі дэталі панеслі ў кладовую, Каця папрабавала кроіць. «Піла» разразала тэкстыль да кладна па контуру.

— Маладзец, Каця! У цябе добра выходзіць. Толькі лепш



Многія юнакі і дзяўчата, якія скончылі ў мінулым годзе дзесяцігодку, авалодалі прафесіямі і зараз паспяхова працуючы на прадпрыемствах. На здымку: комсамолка Мінскага радыёзавода Ала Царык за мантажом тэлевізара «Беларусь-2». Царык з поспехам сумяшчае работу з вучобай у завочным інстытуце.

Фото П. Нікіціна.

ведзеных да змены і пасля змены ля незнамай машыны. І калі трэба было замяніць хворага або адпускніка, начальнік цеха заўсёды звяртаўся да Каці.

Хутка Кацю паставілі на раскрой дэталей з тэкстылю. Работа на стужачнай піле патрабуе не толькі ўвагі, але і асцярожнасці, бо сталёвая рэжучая стужка, бывае, разрывала цэх. Звычайна працуючы на «піле» двое работніц: адна кроіць, другая рассцілае тэкстыль, размячае.

Каця Сяргеева працевала з Воляй Дземідкевіч.

...Начная змена толькі што заступіла. Начальнік цеха Ганна Родчанка папярэдзіла дзяўчат:

— Нарыхтовачны цех працтвае: крою няма. Спадзяюся на вас.

Воля стала за «пілу» і ўключыла матор. Нож урэзаўся ў матэрыял і... пайшоў у бок.

— Брак! — з горыччу зазначыла Воля.

пачынаць адсюль, — сказала начальнік цеха і паклала тэкстыль другім бокам.

Сапраўды раскройваць стала лягчэй.

— Станавіся на месца Волі.

Так Каця асвоіла яшчэ адну вытворчую аперацыю. Удваіх з напарніцай яны раскройвалі 850 пар замест 400 па норме.

Прайшло некалькі год. Каця засікавілася машынамі, на якіх выкроіваюцца дэталі са скуры.

— Хацела пазнаёміцца са штампавальнай машынай, ды саромелася пераходзіць у вучаніцы, — расказвае яна.

Апрача таго, на «піле» зарабляла добра, кожны месяц мame дапамагала. А ў вучаніцы які заработка? Так і пакінула сваю зацею. Але ўсё-ж не выцерпела. Неяк паспрабавала выкраіць міжпадблочнікі (кольцы пад шпулькі ля шнуроўкі). Атрымалася! Кожны раз, калі была вольная хвіліна і свабодны штамп, становілася за яго.

Праз некаторы час Каці дазволілі кроіць падкладку, а потым і верх.

Начальнікам цеха прызначылі інжынера Кіпера — вялікага прыхильніка рацыяналізацыі. Частыя перарабоі з кроем прымусілі яго перагледзець тэхнолагію.

— Прышоў час, калі мы павінны перайсці на штампы па раскрою дэталей з тэкстылю, — гаварыў ён. — Маскоўская і ленінградская абутковая фабрыкі даўно гэта зрабілі. Переход на штампы дасць магчымасць павышыць прадукцыінасць працы, сэканоміць сырэвіну.

За штамп сталі дзве лепшыя закройчыцы цеха: Жэня Галіцкая і Каця Сяргеева.

Каця ўзялася за работу з разлікам: шчыльна ўкладвала дэталі. Атрымалася нядрэнна. За першы наядоўны рабочы дзень (суботу) раскроіла 800, а ў наступныя дні — па 1200 пар. Адразу відаць было розніцу: на «піле» Каця з Жэней раскройвалі па 1600—1700 у сярэднім, на штампах давалі па 2400 пар у дзень.

Расла фабрыка, асвойваючы новыя віды мужчынскага і жаночага абутку. Мянялася і Каця на вачах усяго калектыву: з баязлівай і ціхай дзяўчынкі ператварылася ў сталага чалавека. Шэсць год паспяхова сумяшчала работу з вучобай у вячэрній школе. Сямігодку скончыла з пахвальнай граматай. І заўсёды знаходзіла час для грамадской работы. Яна — член фабкома, дэпутат Гродзенскага гарадскога Совета. Парцыйная арганізацыя фабрыкі прыняла яе ў кандыдаты партыі.

Кацю Сяргееву ведаюць у Гродна. Яе партрэт быў на гарадской Дошцы гонару.

Але Каця — не адзінчка ў цэху. Там працуюць такія перадавікі вытворчасці, як Жэня Галіцкая, Ліда Кмецік, Валя Катульская, Лена Гурэева. Аб кожнай з іх можна сказаць шмат добра.

Ліда Кмецік, напрыклад, звяявалася першынство ў соцыялістычным спаборніцтве сярод абуткоўцаў Саюза. Яе брыгада больш поўгода трymае першынство ў цэху, дабілася вялікай эканоміі матэрыялу. Паўтары нормы, а то і больш — яе сярэдняя выпрацоўка. Кожны дзень Ліда выкроівае звыш плана сотні дэталей.

Па іх раўненца цэх, які з месцы ў месцы перавыконвае план.

Нядайна Каця Сяргеева атрымала атэстат сталасці.

— Увесень буду паступаць у завочны інстытут, — марыць яна...

Н. СЯРГЕЕВА

г. Гродна

ПА НОВАМУ МЕТАДУ

Расказ Тамары Квітковай,
работніцы Віцебскай
панчошна-трыкатаражной
фабрикі «КІМ»

На НАШАЙ фабрыцы я ўжо некалькі год працую і ўсё на адной аперацыі — стачы панчох. З першага погляду здаецца: зусім нескладаная аперацыя. А паспрабавалі-б вы ўгаварыць работніцу перайсі са свайго ўчастка на стачку. «Не жадаю ў бракаробы трапляць!» — вось вам і ўвесь адказ. Сапраўды, наш участак доўгі час «хворым» месцам у цэху лічыўся. Як сход — толькі і гутараць, што стачка псуе панчохі. Справа ў тым, што і тэмп работы тут вельмі высокі, і дакладнасць павінна быць вельмі вялікая: памылішся ўсяго на якія-небудзь поўсантыметра і адразу відаць, што пятка перакошана, або збаўкі ў панчохі стаяць адна вышэй, а другая ніжэй.

Новаму чалавеку на стачы трэба хадзіць у вучаніцах некалькі месяцаў. А бывае і так, што дзяўчыну перавядуць у работніцы, а ў яе ні з якасцю, ні з нормай не клеіцца. Я сама, працаўшы больш года, яшчэ ў «слабенькіх» лічылася.

Часам прыдзе ў галаву думка: «А можа ў самім працэсе работы нешта не зусім правільна?»

Аднойчы спынілася ля маёй машины Ганна Сцяпанаўна Хаванская — начальнік нашага цэха.

— Паглядзіце, да чаго нядобра ў вас выходзіць...

Я і без таго адчувала сябе вінаватай, што ніяк не могу работу асвоіць. А тут яшчэ заўвага. Спыніла машину, прышла да начальніка ў кабінет і расплакалася:


— Або пераводзьце на іншую работу, або зваліняйце з фабрыкі! Нічога ў мяне не выйдзе...

Доўга тады Ганна Сцяпанаўна са мной размаўляла.

— Вы назіральная, у вас павінна абавязкова атрымацца...

І быццам нічога асаблівага яна не сказала, а ўсё-ж на сэрцы ў мяне палягчэла, з'явілася ўпэўненасць, што буду добра працаўшы.

З новымі сіламі прышла я назаўтра на фабрыку. Працую і прыглядаюся. Шукаю найбольш удалага прыёму. Як я ўжо казала, работа ў нас нескладаная: бярэ стачачніца панчоху і хутка, за адзін раз, шывае яе ад пачатку да канца. Ну а я, каб не было



перакосаў, задумала шываць панчоху ў некалькі прыёмаў: спачатку канцы пятак складу разам і зашыю, потым збаўкі прымеру і толькі тады ўжо да самага борта шыю. Сам працэс стачкі, вядома, пайшоў павальней, затое ў мяне адразу зніклі пераробкі і выпрацоўка павысілася.

Папрацавала я так некалькі дзён. Падыходзіць да мяне наш тэхнолаг Р. Трэцьякова і кажа:



Калгасы Ружанскага раёна Брэсцкай вобласці засяялі сёлета 1 300 гектараў лёну. Дажды спрыяюць росту пасеваў. На здымку: працоўка лёну ў комсамольска-маладзёжным звязе калгаса імя Кірава. На пярэднім плане — звеняўшая Ганна Збароўская.

Фото В. Германа
(Фотахроніка БелТА)

Выпускніца сярэдняй школы, комсамолка Ганна Бародка працуе зараз шліфавальщицай на Мінскім веламотазаводзе і выконвае норму на 200—250 працэнтаў.

Фото П. Нікіціна.

— Што-ж ты сваім новым метадам не падзелішся?

А я і сама яшчэ не ўпэўнена ў сваёй «вынаходцы».

Здаецца, што можа быць працэс — укараніць новы метад? А паспрабуйце ўзяцца за справу — спрэчак не абярэшся. За некалькі год людзі выпрацавалі пэўныя наўыкі, завучылі рухі і не хацелі перавучвацца.

— Маладая ты яшчэ, каб нас вучыць, — заяўлялі яны. — Ты менш нашага тут працуеш...

Першай перайшла на новы метад мая зменшчыца Надзяя Журава. Потым я навучала яе змену, а яна маю. У рабочы час гэта было-б цяжка зрабіць, бо трэба было не толькі паказаць, але і наўык выпрацаваць. Зараз ўвесь наш участак працуе па новаму метаду. Апісанне яго накіравалі ў Навукова-даследчы інстытут трыкатаражной прамысловасці. Там метад ухвалілі і нават рекамендавалі іншым фабрыкам.

Што-ж даў практична новы метад? А вось падлічыце. Дзённая норма ў нас — 280 пар панчох, а я ў дзень шываю каля 500 пар. А калі ўзяць участак у цэльм, прадукцыйнасць працы працэнтаў на 25 павысілася ды ўдвай зменшылася колькасць пераробак.

Аказалася, што не такая ўжо дробязь — загадзя пятку скласці.

На нашай фабрыцы працуе шмат моладзі. Я сама за некалькі месяцаў восем дзяўчат навучыла. Многія працуюць ужо самастойна. І добра працуюць! Але я цяпер сваім вучанікам абавязкова кажу: не толькі мяне слухайце, а і самі шукаіце чаго-небудзь свайго, імкніцеся да новага, больш дасканалага.

СТАРАЯ ЯБЛЫНЯ

Старая яблыня...

Увесень,
калі сатлела лісцяў медзь,
мне —
прызнаюся я —
здалося,
што больш ужо ёй не квітнець.
Кара ў маршчынах,
як старэчы
вятрамі высушаны твар;
нібы на стомленыя плечы,
на голле лёг гадоў цяжар.
Ды дзіва сталаася —
вясною

к ёй маладосць ізноў прыйшла.
Такою
квеценню буйною
яна ніколі не цвіла!
Над ёй блакіт ад хмар ачысціў
вясновы вецер угары.
Яна-ж
з зялёных кубкаў-лісцяў
смакуе спелы сок зары.
Мінаюць дні...
І сокам гэтым
я пачастуюся тады,
калі нальюцца ім за лета
да краю
важкія плады.

Пасля ізноў
свякруха-весень
аголіць вецце...
А яна
не просіць літасці,
не просіць,
бо знае:
вернеца вясна!
...Той не старэе,
хто з гадамі
прыносіць новыя плады;
ён —
і з сівымі валасамі —
зайсёды
будзе
малады.

Артур ВОЛЬСКИ



Добра вясной!

У ясным блакіце вясенняга неба лёгкім і чыстымі здаюцца высокія хмаркі. Дрэвы шумяць маладым лісцем. У галінках звонка пасвітаюць птушкі.

Асабліва добра за горадам, дзе ярчай відаць надыход лета.

Есьць пад Мінскам цудоўны куток — плодагароднінная доследная станцыя, якая скавалася ў густой зеляніне дрэў. Вясна, нібы снегам, абсыпала сад бледнаружковымі кветкамі. Над імі рупліва гудуць працевітыя пчолы.

Перад ганкам будынка — вялікі газон. Тут зацвілі ўжо раннія кветкі — маргарыткі, незабудкі, браткі. Яны лашаць вока свежасцю і чыстотай.

На ўсім ляжыць адбітак працы. Газоны расчышчаны. Сцежкі падмецены і пасыпаны пяском. Фруктовыя дрэвы старава дагледжаны.

А сярод яблынь, груш і ягадных кустоў, акаймаваных жывой агарожай з бруджмелю, у шахматным парадку стаяць пчалінія домікі — сапраўдны гародок. Сто вулляў з «населенніцтвам», прыкладна, у чатыры з паловай мільёны жыходоў!

Загадчыца аддзела пчалярства станцыі Кацярына Цітаўна Клімянкова — чалавек, які бязмежна любіць свою працу.

— Пчолы — нашы лепшыя памочнікі, — гаворыць яна: — яны садзейнічаюць павышэнню ўраджайнасці садавіны і гародніны. Жыццё гэтых маленьких настомных працаўнікоў вельмі цікавае і павучальнае.

Найбольш «актыўныя» пчолы выправоўваюць за лета да 100 з лішнім кілаграмамі мёду — ліпавага, грэцкага, верасовага. Гэтая лічба пакуль што рэкордная. Не кожны вулей спраўляеца з такой нормай. Пчоя даглядае спрактыкаваны тэхнік-пчаяль Антон Рыгоравіч Зубовіч.

Больш 330 гектараў займаюць уладанні станцыі. На ўсіх дзялянках працујуць людзі.

Вось на беразе штучнага возера раскінуўся амаль гектарны ўчастак — парніковая гаспадарка, якой кіруе Елізавета Іванаўна Чулкова. Тут закрыты грунт — 1600 рам і дзве цяпліцы. З рам даўно зняты цяжкія саламянія маты. Радуецца вясне і сонцу маладая расада капусты, цыбулі, агуркоў. Ужо ў пачатку мая з цяпліц у парнікі высаджана моцная, здаровая расада памідораў, якая потым паступіла на гароды калгасаў і соўгасаў.

Але гароднікі не толькі выводзяць расаду. Яны распрацоўваюць новыя прыёмы яе агратэхнікі, каб атрымаць больш ранні ўраджай, выводзяць новыя

Старшы навуковы супрацоўнік Эма Пятроўна Сюбарава паказае студэнтам, як аплюеца вішня новага, устойлівага супроць грыбных захворванняў гатунку.

Фото П. Нікіціна.

гатункі, паляпшаюць старыя, вынаходзяць замяняльнікі гною для парнікоў. За апошнія гады тут выведзена восем новых форм гародніны і палепшана 9 гатункаў. Капусту «Юбілейную 29», акрамя БССР, дзе яна раінавана на 20 прац., вырошчваюць калгасы Украіны.

Станцыя перадала калгасам звыш шасці тон насення гародніны. Распрацаваныя ёю прыёмы агратэхнікі ўжо ўвайшли ў абавязковыя правілы вырошчвання гародніны ў нашай рэспубліцы.

Ёсць тут і свая «поліклініка» — участак па ахове раслін. Яго ўзначальвае Аляксандра Іванаўна Кустава. На участку вывучаюцца захворванні і шкоднікі садавіны і гародніны. Для вывучэння ўзяты аб'екты, якія найбольш пашкоджаюцца. Доследы вядуцца, у прыватнасці, па сівой гнілі костачкавых, па раку яблыні, па слізістаму бактэрыйству капусты, па белай плямістасці памідораў, па павуціністаму клешчыку агуркоў і г. д.

У лабараторыі і ў полі вывучаюцца новыя методы барацьбы з хваробамі і шкоднікамі. Доследы ставяцца таксама ў калгасах і соўгасах, за што станцыі вельмі ўдзячны садаводы і гароднікі рэспублікі.

На станцыі сабрана шмат розных парод і гатункаў плодовых дрэў. Над імі вядуцца розныя эксперыментальныя работы з дапамогай прышчэпак, апілкавання, выводзяцца новыя гатункі вішні, яблынь, груш, сліў.

Аддзелам плодаводства загадвае Аляксандра Георгіёвна Душчынская — смелы даследчык і экспериментатар. Супрацоўнікамі гэтага аддзела (Э. Сюбаравай, А. Валузнёвым, А. Душчынскай і іншымі) выведзены 34 новыя гатункі плодовых і 14 гатункаў ягадных культур. Толькі па яблынях выведзена дзевяць новых гатункаў — зімовых, асенніх і летніх. Яны адметны тым, што плады іх захоўваюцца да новага ўраджаю («Мінскі», «АЗімы»). Кожная яблыня гатунку «Беларускі сіноп» дае па 80 кг пладоў. Пладаводы распрацавалі шэсць гатункаў груш рознага тэрміну паспяван-



Выпускніца Беларускай сельскагаспадарчай Акадэміі, Герой Соцыялістычнай Працы Тамара Шкурко праходзіць пераддымленную практику на Мінскай плодагародніннай станцыі. На здымку: Т. Шкурко за выбаркай расады новага гатунку баклажан.

ня («Бэра», «Беларускі бергамот», «Лошыцкая» і інш.). Выведзены новыя дзеўяць гатункаў чарэшань, шэсць гатункаў сліў. Усе яны пашыраны па рэспубліцы і заслужылі агульнае прызнанне.

Работа станцыі працягваецца на 17 дзяржплодагадавальніках рэспублікі, у 25 калгасных вытворча-доследных садах.

Калгасы і соўгасы рэспублікі атрымалі ад станцыі больш 200 тысяч саджанцаў фруктовых дрэў, больш аднаго мільёна каліў ягадніку, каля 400 тысяч чарапкоў пладовых культур.

Навукова-даследчая работа калектыву навуковых супрацоўнікаў публікуюцца ў перыядычным друку, у справаздачах і дакладах Доследной станцыі. Яна дапамагае ўздыму гародніцтва і пладаводства, развіцю новых форм соцыялістычнай гаспадаркі.

У гэтым годзе станцыя ставіць перад сабой задачу — павялічыць вытворчасць і водпуш пладовых саджанцаў, ягадніку, расады; пашырыць сетку пладовых і вінаградных гадавальнікаў, дапамагчы калгасам у далейшым развіцці гародніцтва, укараніць найбольш эфектыўныя метады барацьбы са шкоднікамі і захвораннямі пладовых і гародных культур. Важнае пытанне стаіць перад калектывам станцыі — вывучыць глыбокую безадварную апрацоўку глебы па метаду Мальцева.

Беларуская плодагароднінная доследная станцыя два гады запар з'яўляецца ўдзельнікам Усесаюзной сельскагаспадарчай выставкі, узнагароджана дыпломам другой ступені.

Яўгенія КАЗАЧОНАК

З рэдакцыйнай пошты

Кіясёр Тацяна Малько

Н ЯДАУНА ў Маладзечна на вакзале мне давялося чакаць прыгарадны поезд. Дзень быў пахмурны, горад ахутаўся сівой смугой.

У такое надвор'е нікому не хадзелася выходзіць з залы чакання. Зручна размясціўшыся на лаўках, пасажыры дзяліліся навінамі і ўражаннямі, чыталі газеты, часопісы. Словам, кожны быў заняты. У зале стаяла лёгкае гудzenie ад мноства галасоў.

Раптам у зале, ля цэнтральнага ўваходу, пачуўся дружны смех. Пасажыры міжволні азірнуліся. Некаторыя з цікаўнасці падняліся.

— Пойдзем паглядзім, што такое, — прапанаваў мне сусед.

Малюнак сапраўды быў цікавы. Калі кіеска «Саюздумку» стаўліся пасажыры. Кожны па-свойму выказваў захапленне. Людзі ўсё падыходзілі.

— Хопіць смяяцца! Папросім дзяўчыну, каб яшчэ прачытала што-небудзь пацешнае, — суняў агульнае ажыўленне салідны мужчына, працуучы праціснуща бліжэй.

У момант стала ціха. З кіеска пачуўся меладычны дзявочы голас:

— Калі цікава, прачытаю яшчэ адзін вершаваны фельетон беларускага пісьменніка Кандрата Крапівы.

— Калі ласка, просім!

Пад скляпеннем вакзала паплыў звонкі голас:

«Калі ў краме ёсць нястача,
Дык «усушка» там, няйнай,
Ці «утруска», ці мо' «мыши», —
Так заўсёды ў актах пішуць».

— Трапна сказана, — абменьваюцца шэптам слухачы.

А голас ўсё ўзмацняецца. І ўжо пад агульны смех даносяцца з'едлівия радкі фельетона, як «...у закупішчыка Антося вунь жалеза «увасхлося»... «у загадчыцы Антолі мыши з'елі скрыню солі», аказалася-ж, што «...двуҳногія з рукамі тыя «мыши» з «пацукамі»!

Той самы пасажыр, які старанна праціскаўся бліжэй, папрасіў книгу твору Кандрата Крапівы і, пагартайшы яе, заплаціў гроши.

— І міс, калі ласка, такую-ж книгу дайце, — просіць малады бляявы хлапец. — Сам я, праўда, здалёк, з-пад Владзіміра. Хоць беларускай мовы не чуў, але як вы чыталі — усё зразумеў.

Разгарнуўшы набытую книгу, малады чалавек піша на тытульным лісце: «Куплена на станцыі Маладзечна (Беларусь)». Прабегшы вачыма напісаніе, хлопец запытальна глянуў на кіясёра і нерашуча спытаў: «А ці можна, калі не сакрэт, запісаць тут ваша імя, дзяўчына? Для добрай памяці. Разумеец?».

Калі ў пакупніка такая просьба, ча-

му-ж не адказаць. Завуць кіясёра Тацянай Малько.

...А пасажыры ўсё падыходзяць. У кожнага свае густы. Адным патрэбна свежая газета, другім часопіс, трэція прыгледаюцца да акуратна расстаўленых на паліцы кніг, брашур, чацвёртыя — да фатаграфій любімых артыстаў. І ні аднаго кіясёра не абміне ўвагай. Абавязкова спытае, чым чалавек цікавіцца, парыць, што лепш купіць з навінак па розных галінах ведаў.

Выбар літаратуры тут рознастайны, з улікам попыту і прапаноў. Тацяна Малько ўжо трэці год працуе кіясёрам і добра вывучыла густы пасажыраў.

У адрес «Маладзечна, вакзал, кіеска «Саюздумку» амаль штодзённа прыходзяць пісъмы. Тацяне Малько пішуць з Мінска, Калінінграда, Вільнюса, Смоленска і многіх іншых куткоў краіны.

Вось што піша Нікалай С-й: «Памятаю, як вы чыталі нам у вакзале казкі і вершы. Весела было тады чакаць поезда. Добрая вы парэкамендавалі кнігі і паштоўкі. Хутка мне давядзецца зноў пабываць у Маладзечна. Папрашу вас, Таня: калі будуць у продажы новыя паштоўкі артыстаў, а таксама цікавае для чытання, то пакіньце для мяне».

А вось аб чым просіць Архіп Прывулевіч з горада Піонерска Калінінградской вобласці: «Шматпаважаная Таня! Я вельмі ўдзячны за ваши клопаты. Літаратуру падабралі вы мне вельмі каштоўную, за што вялікае дзякую. Калі вам не цікка, то напішыце, што ёсць у вас з навінак».

У Маладзечна пабываў аграном калгаса імя Леніна Дунілавіцкага раёна Нікалай Астаповіч. У станцыйным кіеску ён набыў кнігі і брашуры па агра-і зоатэхніцы, пра вопыт перадавікоў ільнаводства і жывёлагадоўлі. Паміж кіясёрам і аграномам устанавілася перапіска. Аб усіх кніжных навінках Тацяна Малько паведамляе ў калгас, а адтуль ужо пры зручным выпадку спяшаюць набыць патрэбную літаратуру.

— Шкода, што «Саюздумку» не далі магчымасці высылаць заказчыкам літаратуру поштай. А колькі прыходзіць пісем з такой просьбай! — гаворыць кіясёр.

Яшчэ нядаўна Тацяна Малько марыла атрымаць медыцынскую адукцыю. Але здарылася так, што пасля сямігоддзі ёй давялося часова працаўваць у кіеску. Горача палюбіла яна работу з кнігай, з чытачамі і расставацца з ёй ужо не хоча.

— Скончы вячэрнюю сярэднюю школу і паступлю ў інстытут. Хачу атрымаць спецыяльнасць бібліятэкара, — гаворыць яна.

Што-ж, спецыяльнасць высокародная.

А. ЖЫХАРАУ

сёстры



Сёстры Сыса (злева направо):
Серафіма, Ганна, Мар'я, Вольга.

У Альшанах—вялікім палескім сяле—добра яшчэ памятаюць той час, калі людзі самі ткалі палатно і шылі з яго адзенне, лячыліся ў занхароў-шантунуў, вучылі дзяцей няхітрай справе пастушкоў.

Асабліва добра памятае гэта Іван Іосіфавіч Сыса. Яму не раз даводзілася з шлой на плячах цягачца па акрузе. Паўтара гектара зямлі і крыху забалочанага лугу дазвалілі так-сяк дацягваць да вясны. Але дзеци (усе—дзяўчынкі) былі дрэннымі памочнікамі ў гаспадарцы, ім самім патрэбна было то адно, то другое...

І хто ведае, як глыбока загнала-б яго галечка, калі-б совецкія людзі не працягнулі руку дапамогі сваім беларускім братам. Ад старога, цяжкога жыцця не засталося ў Палесці і следу.

Выраслі дзеци... Вырас і ўздухаў калгас у Альшанах. Цяпер тут столькі гаспадарчых будынкаў, столькі жывёлы, колькі і не снілася ні аднаму багатому пану ў тутэйшым кутку. У сяле працуе школа-дзесяцігодка, ёсьць медпункт, Дом культуры, вялікі магазін. Будуюцца дзве новыя вуліцы з выгоднымі і светлымі дамамі, куды перабишуцца калгаснікі з аддаленых хат. Ёсьць у калгасе і свая інтэлігенцыя: настаўнікі, зоатэхнікі, агрономы. Летнімі канікуламі прыязджаюць сюды студэнты—былія выпускнікі Альшанскай школы. Якім шчасцем свядца тады твары

іх бацькоў—альшанскіх калгаснікі!

Не крыўдуе на сваіх шасціцых дочак і Іван Іосіфавіч. Двое ўжо выйшлі замуж, выхоўваюць дзяцей—яго ўнукаў (таксама важная справа!), а яшчэ чатыры—Серафіма, Мар'я, Вольга і Ганна—сталі добрымі жывёлаводамі і так палюблі свою справу, што ні на якую іншую не прамянняюць. І ў калгасе ім за гэта пашана, і ад Радзімы вялікая падзяка. Не паспела вярнуцца Серафіма з падмаскоўнага дома ад пачынку, куды ездзіла разам з лепшымі калгаснікамі раёна, як Мар'ю ў Брэст на абласную нараду маладых пастухоў выклікаюць: няхай, моў, даярка пастухам раскажа, як трэба кароў пасвіць, каб яны больш малака давалі.

— Нарасхват мае дочки!— гаворыць Іван Іосіфавіч, ха-

ваючы за ўсмешкай вялікі і шчыры бацькоўскі гонар. Але гэта яму дрэнна ўдаецца, таму ён, нібы просьчы прабачыць, дадае:—Не ведаю, праўда, чаму Маня пастухоў з усёй вобласці наўчыць? Яшчэ маладая даярка, самай трэба вучыцца...

— Навучыцца, — заступаецца за дачку Наталля Сцяпанаўна.

— Яна ў нас баявая, комсамолка. Глядзі, хутка Серафіму за пояс заткне.

— Што-ж, я буду рада. Няхай паспрабуе,—заўважыла Серафіма, слухаючы размову.—Хто-хто, а яна ведае, што гэта не так проста.

І сапраўды. Маладая даярка Серафіма Сыса, з года ў год павялічваючы надой, па выніках першай паловы бягучага года перагнала перадавую даярку свайго раёна Соф'ю Машлякевіч і займала ў зводцы аб надоях другое



Серафіма Сыса (крайняя злева) гутарыць з маладымі цялятніцамі.

месца пасля лепшай даяркі рэспублікі Лідзії Асіюк. На 1 мая яна надаіла ўжо больш як па 2 300 кг малака ад кожнай каровы. Стараюцца не адставаць ад Серафімы і яе сёстры—даяркі Мар'я і Вольга. Першая да гэтага часу надаіла па 1 881 кг малака, другая—1 457.

— У іх уся сям'я спаборнічае,—гавораць аб Сысах калгаснікі.

Яшчэ нядыўна Серафіма лічыла сваёй саперніцай Аляксандру Ярмоліч—даярку са свайго калгаса, а тут раптам сястра выклікала на спаборніцтва. Таго і глядзі, абгоніць. Серафіма, вядома, пасмейваецца: што-ж—абганий. Няхай наш калгас будзе багаты на добрых даярак, няхай мы зоймем першае месца ў раёне! Хіба гэта дрэнна? Ну, а трэцяя, Вольга, таксама не адстае. Ганна, самая малодшая, цялятніцай працуе і таксама стараеца не адставаць. Акуратная работніца. Цяляты ў яе, як лялькі...

Вось гэта спаборніцтва!

* * *

Пачалося яно год сем таму назад.

Зараз у калгасе імя Молатава 1.100 галоў буйнай рагатай жывёлы, з якой 368 кароў. Летась калгас меў 708 тысяч рублёў прыбытку.

Інакш выглядалі грамадскі статак і прыбыткі сем год назад. Але найгорш было з кадрамі. Не хапала даярак. Калгасніцы неахвотна ішлі на ферму.

Аднойчы загадчык фермы комуніст Сцяпан Васільевіч Мазоль звярнуўся да Серафімы Сыса:

— Выручай! Каровы стаяць, а даіць няма каму.

— Ой, што ты, не спраўлюся! Гэта-ж не дома з адною каровай...

— Хто-ж тады справіца?

Серафіма згадзілася, зразумеўши слова «выручай», як пачэсны абавязак, і пачала працеваць, не пакладаючы рук.

Серафіма завяла на ферме строгі парадак. Пасля ранішняга даення даяркі прыбіраюць станкі і чысцяць жывёлу. Кормяць кароў з улікам вагі і прадукцыінасці. Асабліва ўзбагачаюць ра-




Ганна працуе цялятніцай. А гэта — самы непаслухманны з яе гадунцоў.

цыёны ў зімовы час: сътая карова лёгка пераносіць нізкія тэмпературы і не збаўляе малака.

Сур'ёзная сястрыца, з якой Серафіма ўзялася за справу, забяспечыла поспех. Раней «нікуды не вартыя» па агульнай думцы каровы пачалі даваць усё больш малака. Пасля стойлавага перыяду яны вышлі на пашу, як нехта правільна заўважыў, «вясёлымі». Да маладой даяркі пайшлі за парадамі.

Сёстры жывуць вельмі дружна. Ледзь што—адна бяжыць да другой за дапамогай.

У першы-ж дзень выходу на пашу да Серафімы прыбегла ўсхваляваная Вольга:



Ваня Ярмоліч — строгі ўчотчык. Але сёння дазволіў сабе ўсміхнуцца: Вольга яўна наганяе сястрыц.

Фото В. Лупейкі (Фотахроніка БелТА)

— Зусім малака не даюць. Нібы козы... А як твая «Букашка»? (Самая высокаўдойная карова, на якую сёстры заўсёды арыентуюцца).

— Семнаццаць літраў.

— Таксама малавата. Што-ж гэта такое?

Серафіма толькі паціснула плячыма. Васіль Філіпавіч Ярмоліч, пастух, супакоў дзяўчат:

— Не хвалюйцеся! Каровы прышлі на новае месца. Ім, як і чалавеку, трэба супакоўца, агледзеца.

— Праўда? Ну, пабягуда да Мані, даведаюся, як у яе справы.

Серафіма і Мар'я абавязаліся надаць сёлета па 3 500 літраў малака ад каровы.

Слова ў Сысаў вернае. Яны ніколі не падводзілі калгас. У Серафімы ўжо вялікі вопыт раздою кароў. Мар'я, хоць і меншая па ўзросту, а не ўступае сястры па ўважлівых адносінах да справы.

...Раніцай, калі падфорбаваны ружовым святлом туман яшчэ вісіць над вёскай, з дома выходзяць усе чатыры сястры. Прыходзяць да моў таксама разам, калі жывёла наакормлена, стаіць у сухім стойле.

Але спаць яшчэ рана...

Маці, Наталля Сцяпананаўна, скардзіцца знаёмым:

— Хоць-бы адпачылі. Цэлы-ж дзень у аборах сядзяць! Няхай ужо я раней спіны не разгінала, нічога за работай не бачыла. А ў іх-жа клуб пад бокам: танцы, канцэрты. Эх, вярнуцьбы маладосць!..

Сёстры спяваюць у калгасным хоры. І ў танцах адны з першых. А калі ўвечары збяруцца дзяўчаты, то і песень і жартаў, патаемных размоў хоць адбяўляй.

— Вяселлі восенню будзем гуляць... Серафіма, якія ў цябе планы?..

Тут дзяўчаты пераходзяць на шант. Але вось зноў даносіцца звонкая мова:

— Дзяўчаты, яны-ж багатыя нявесты...

— У іх больш чатырох тысяч працадзён...

— Куды нам! Яны ўжо швейныя машыны купілі... Шыць будуць...

Зноў шант. Апошняя слова тонуць у вясёлым дзявочым смеху.



Мар'я Сыса — сур'ёзная саперніца свай старэйшай сястры Серафімы.

Хіба заўважыш тут, што пачалі бляднець зоркі, што час адпачываць перад новым гарачым калгасным днём...

* * *

На раз'езджанай дарозе, што звязвае Альшаны з Давыд-Гарадком, зранку да вечара шнуруюць грузавікі, вынослівыя «газікі», матациклы. Хіба так выглядала дарога, калі Іван Сыса цягнуўся па ёй на заработка ў чужыя вёскі і мястэчкі?

Цяпер дарога вядзе ў вялікі і радасны свет, напоўнены стукам сякера, піскам піл, грукатам матораў, шумам шчаслівага працоўнага жыцця. Яна широка раскрыта перад яго дочкамі...

В. КІРАСНАЎ.

Давыд-Гарадоцкі раён,
Брэсцкая вобласць.

З рэдакцыйнай пошты

ВЯЛІКАЯ ДРУЖБА

НЕ, як і многім майм сяброўкам, выпала шчасце вучыцца ў Совецкім Саюзе. Раней я пра гэта магла толькі марыць, толькі зайдзросціць тым, хто там ужо вучыцца. Але мы живем у такі час, калі мары ператвараюцца ў рэальнасць. І вось стала магчымым і мне паехаць вучыцца ў Совецкую краіну.

Скончыўши сярэднюю школу, мы паехаі ліў Варшаву здаваць экзамены. Пасля экзаменаў сталі чакаць дня ад'езду з роднай краіны...

...Канец жніўня 1952 года. Варшава. Вакзал. Апошняя развітанні...

Раніцай мы пераехаі граніцу. Цяжка апісаць у пачуцці, якія нас ахапілі ў Маскве. Усё было як у сне.

У Мінск я прыехала 9 верасня. Мяне вельмі добра сустрэлі, пасялілі ў інтэрнат са студэнткамі літаратурнага факультэта. Мы адразу здружыліся. Пачуццё дружбы мацнела на працягу чатырох год.


Калі мы скончым інстытут і раз'едземся ў розныя бакі, захаваем яго на ўсё жыццё.

Спачатку я сумавала па дому. Але са мною былі сябры, з якімі не засумуеш. Совецкі Саюз — другая мая радзіма, а студэнцкі калектыв — другая мая сям'я.

Нарадзілася я ў раённым цэнтры Бельск-Падляскі Беластоцкай вобласці. Хоць гэта і невялікі горад (звыш 10 тысяч насельніцтва), затое прыгожы. Уесь у зеляніне. Шмат сівераў, паркаў. Я вельмі яго люблю, бо там прайшло маё дзяцінства, там я скончыла сярэднюю школу. У летнія канікулы (мы ездзім дамоў толькі раз у год) стараюся заехаць у свой Бельск хоць-бы на тыдзень. Там жывуць мае бацькі, настаўнікі, сябры.

У мяне шмат сяброў і ў Мінску. Мы заўсёды ходзім разам на заняткі, у кіно, у тэатр, на вечары.

У нашым пакой пяць чалавек. Жывем дружна, весела. Разам рыхтуемся да заняткаў, да экзаменаў.



Ліда Базылюк (упереддзе) з выпускніцамі-аднакурснікамі Галінай Крупновай і Кларай Казінцевай.

Фото П. Нікіціна.

Прывітанне з Беластока

НЕ ДЗІВІЦЕСЯ, што я, малапісменная жанчына, надумалася напісаць у Ваш часопіс. Падзеі, якія за апошні час адбыліся ў майм жыцці, прынеслі мне столькі радасці, што хochaцца падзяліцца ёю не толькі са сваёй сям'ёй, але з усімі сабрамі.

Пачалося з таго, што мне, многадзетнай маці з Беластока, давялося пабываць на першамайскім свяце ў Маскве. За сваё жыццё я шмат добра гула пра Москву, але тое, што ўбачыла на ўласныя вочы, перавысіла ўсе спадзяванні. І Кремль, і універсітэт, і метро, і вуліцы, і паркі — якія яны цудоўныя! Але найбольш мне спадабалася гасціннасць масківічоў. Яны прымалі нас, як самых дарагіх саброў, раскрывалі перад намі ўсе чуды свайго горада, усё багацце сваіх сэрцаў. А сэрца сабра бліжэй і даражэй за ўсё.

Чаму я пішу ў Ваш беларускі часопіс? А таму, што з Беларуссю маю шмат супольнага.

З Москвы я завітала ў Гродна да свайго брата. Не была тут з 1945 года і шмат дзівілася радасным пераменам. Якім прыгожым стаў горад! Колькі ў ім новых будынкаў, а колькі яшчэ будуеца! І ўсё гэта сваімі рукамі зрабілі совецкія людзі.

Толькі дзякуючы сяброўкам я здолела добра авалодаць рускай і беларускай мовамі. Спачатку я многіх рускіх слоў не разумела, няправільна будавала сказы, што выклікала дружны смех. Аднойчы група студэнтаў стаяла ў калідоры супроць пакоя № 20. Сяброўка сказала: «Я сёння нумар «адкалола» ў дваццатым пакоі». А я кажу: «Як гэта ты адкалола, калі ён на дзвярах напісаны?» Усе шчыра смяяліся, а потым растлумачылі маю памылку.

Студэнты пазнаёмілі мяне бліжэй з Беларуссю.

Едучы ў Мінск, я думала, што гэта непрыгожы, невялікі горад. І як здзівілася, калі перад майм вачыма паўстаў такі прыгажун! Кожны раз, калі я прыязджаю сюды пасля летніх канікул, знаходжу тут вялікія змены. На маіх вачах Мінск вырас проста надзіва. Я задаволена, што мне давялося тут вучыцца.

За чатыры гады я пабывала ў Маскве, Ленінградзе, Рызе, Вільнюсе. І ўсюды сустракала зычлівасць, гасціннасць.

А як прыемна было сустрэцца з совецкімі сабрамі на V Сусветным фестывалі моладзі і студэнтаў, паказаць ім нашу Варшаву, расказаць аб нашым жыцці. Я ганарылася хорам Цітовіча, калі ён выступаў у Палацы культуры і науки. Я гаварыла: «Гэта наш хор».

Як хутка праляцеў час! Здаецца, толькі што прыехала і ўжо трэба ад'яджаць. Чатыры гады вучэння ў Совецкім Саюзе многае мне далі. Я ўжо канчаю педінстытут і паеду дамоў у Польшчу. Там я буду вучыць дзяцей новаму жыццю, весці іх па шляху да лепшай, светлай будучыні.

Цяжка будзе расставацца з сабрамі, але светлыя ўспаміны аб іх застануцца на ўсё жыццё.

Няхай расце і мацнее дружба паміж нашымі народамі!

Лідзія БАЗЫЛЮК,
выпускніца педінстытута імя Горкага.

Кватэра ў брате добрая: два вялікія пакоі з кухняй і ўсе выгоды. Паглядзела, як ён жыве, і расплакалася. Такія ўжо мы жанчыны: і ў радасці слёз не стрымаєм.

Брат мой скончыў рачны тэхнікум у Кіеве. Зараз на добрай рабоце. Прыйомнілі з ім ўсё: і як малыя былі, і як часам саромеліся прызнацца, што бацька наш чорнарабочы, і як хацелася нам пазнаць грамату. Слухала я брата і думала, што нам, жыхарам новай Польшчы, многаму добраму можна павучыцца ў совецкіх саброў.

У нас таксама шмат новага. Скажу пра сваю сям'ю. Адзінаццаць дзяцей выхаваць — нялёгкая справа. Але нам дапамагае народная ўлада. Усе мае дзецы вучацца, а старэйшы сын — афіцэр польскай арміі.

І ў нас, у Польшчы, ідзе вельмі вялікае будаўніцтва, жыццё з кожным днём прыгажэе.

Прыезджайце да нас у гості, дарагія нашы сабры!

Ядвіга ФАЛЬКОУСКАЯ

ГАСПАДАРКА ІДЗЕ ЎГАРУ

НЯДАУНА мы разгаварыліся з выпускніцамі дзесятага класа аб выбары прафесіі, аб тым, як важна прыносіць карысць сваёй дзяржаве. Адна з дзяўчат заявіла, што для яе дзіўна, як гэта жанчыны працу ѿ старшынямі калгасаў, бяруца за такую цяжкую справу...

Што можна было адказаць на гэта дзяўчыне, якая яшчэ не пачынала самастойна жыць? Я раслумачыла, што ўсякая работа цяжкая, калі яе не ведаеш. А калі работу ведаеш і яна табе падаеца, то цяжкасцей становіцца ў сто разоў менш.

І я расказала дзяўчатам пра сваю практыку.

У 1953 годзе калгаснікі арцелі імя Дзімітрава выбралі мяне старшынёй. Набліжалася вясна, а ў нас не хапала інвентару, вупражы для коней, працоўная дысцыпліна кульгала. Што было рабіць? Прышлося ўзяцца за справу. До світкам пачынала свой працоўны дзень. Ішла да людзей, раілася, набіралася вопыту. Вучылася і кіравала.

У канцы першага-ж года ўбачыла, што старалася не дарэмна. Агульны прыбытак калгаса ўзняўся больш як у сем раз: са 120 да 880 тысяч рублёў. Значна павялічылася вага працадня. Але патрэбы нашы былі яшчэ вялікія. Людзі па-ранейшаму недаверліва глядзелі на свайго старшыню: «Што, моў, з бабы возьмеш? Пайграе з намі, як артыстка, ды падедзе!» А былі размовы і прости ў вочы: «Ведаем мы вас, прыезджых!» Ды што ўтойваць: падобныя слова можна яшчэ і зараз пачуць. Усім не дагодзіш!

У той час многія члены арцелі не выпрацавалі належнай колькасці працадзён, а паасонныя зусім не выходзілі на работу і толькі лічыліся ў калгасе. Трэба было неяк узімаць працоўную дысцыпліну. І праўленне вырашила — абавязкова наведаць калгаснікаў, якія не выходзяць на работу, пагутарыць з імі, паглядзець, як жывуць.

Зайшла я да Мар'і Радзюк і пытаю:

— Чаму на работу не выходзіце?

А яна:

— Дваццаць працадзён ёсьць і хопіць...

— Як жыць будзеце?

— А гэта справа не ваша!..

— У вас-же чацвёра дзяцей...

Мужа няма...

— Не пайду і ўсё! — адрезала Мар'я.

І так прыкра мне стала, што я пакінула хату.

Малапісменнай адсталай жанчыне нехта нагаварыў, быццам працадні, калі і будуць аплачваць, то не так як трэба... Яна паверыла і перастала хадзіць на работу.



Я. КІСЛУХІНА

Мар'я Радзюк дажылася да таго, што ўжо не ўстане была засекці свой прысядзібны ўчастак. І палову яго здавала суседу-аднаасобніку.

«Як-же так, — думала я, — быдла батрачка, якую пры панах нават па імені не называлі, і супроць калгаса?»

Яшчэ некалькі раз сустрэлася з Мар'яй. Калгас дапамог ёй пасекці гарод, набыць карову. І Мар'я перамянілася. Цяпер яна — перадавая калгасніца. За свае працадні можа пражыць у дастатку.

У 1955 годзе прыбытак нашай арцелі склаў 2 мільёны 780 тысяч рублёў. Толькі грашыма калгаснікі атрымалі па пяць рублі на працадзень. Калі два-тры гады назад людзі пакідалі калгас, шукаючы на старане гатовага шчасця, то цяпер ідуць назад у родныя месцы. Нядыўна ў Вялікую Слабаду вярнулася сям'я Напоркі. Прыйехалі з далёкага падарожжа Вольга Халявіна, Вера Яцук.

Характэрна, што цяпер і моладзь пасля дзесяцігодкі асядае ў родным калгасе. Летася, напрыклад, з 25 выпускнікоў мясцовай сярэдняй школы пяцёра паступілі ў Інстытуты. Астатнія пайшлі працаваць у паляводчыя брыгады, сталі даяркамі, свінаркамі, цялятнікамі. Комсамолка Лілія Карп за год ужо вырасціла трыццаць цялят. Мар'я Карп стала

ільнаводкай. Вера Сок пасляхова кіруе звязом па вырошчванню кукурузы. Лена Сілко ўжо другі год збірае высокія ўраджай цукровых буракоў.

Калі раней людзі не стараліся выпрацаваць мінімуму працадзён, то цяпер цяжка знайсці калгасніка, які-б не меў за год 200 працадзён. Нядыўна многія атрымалі прэміі за леташні ўраджай. Майстар высокіх ураджаяў лёну брыгадзір Бабарыка атрымаў 10 500 рублёў, брыгадзір Трыбуц — 10 000 руб., звенявая Лілія Яцук — 8 000 руб., Вера Карп — 6 600 руб., В. Хілімон — 7 800 рублёў.

Многае перамянілася ў нашым калгасе пасля гістарычных расшэнняў XX з'езду партыі. Штогод месячнае авансаванне выклікала новую хвалю працоўнага ўздыму, прыкметна адбілася на ўмацаванні працоўнай дысцыпліны. Лягчэй стала працаваць з людзьмі. Цяпер ужо брыгадзірам не трэба хадзіць пад вокны ды прасіць, каб выходзілі ў поле.

Доўгі час былі ў нас нелады з прысядзібнымі ўчасткамі. У калгасе некалькі сёл і ў кожным розных ўчасткі. У Тарасавічах, напрыклад, большасць калгаснікаў мела ўчасткі звыш 30 сотак, а ў многіх не было і 25. У каго быў меншы агарод, той гаварыў: «А чым я горшы? Чаму ў мяне 25, а ў суседа 60?» Примаючи новы Статут, калгаснікі ўстановілі прысядзібныя ўчасткі размерам не больш 31 соткі. Гэта дазволіла лепш выкарыстаць зямлю.

Многае іншае прадугледзелі калгаснікі ў новым Статуте. Так, пажылыя члены арцелі, якія працавалі не менш дзесяці год, маюць права на трыццаць дадатковых працадзён.

Цяжка перадаць усю складацца работы старшыні. Але калі ён любіць і ведае справу — цяжкасці адступаюць.

Працую старшынёй вось ужо чацвёрты год пры дзейнай дапамозе партыйнай арганізацыі, комсамола, беспартыйных актыўісташ. І сакратар партыйнай арганізацыі Ляўковіч, і аграном Крэмнёў, і наш лепшы брыгадзір Аляксандар Карп і многія іншыя таварышы дапамагаюць мне ў работе, праўльна вырашаюць задачы, пастаўленыя перад намі партыяй і ўрадам.

Яўгенія КІСЛУХІНА

старшыня калгаса імя Дзімітрава.
Мірскі раён,
Гродзенская вобласць.

КАХАННЕ

Расцілаў ЮЛЬСКІ

Апавяданне

Малюнкі П. Каравацэнца

ПАНАДЗІУСЯ ў наш сад салавей. Яшчэ толькі зоймецца зара, ён ужо сядзіць, нябачны ў белай кіпені кветак яблыні, заліваецца.

Вясна ў той год была ранняя і дружная. Яна прыйшла не чакана, як прыходзіць каҳанне да чалавека. Мне той парой ужо мінула восемнаццаць. Дзесяці ззаду засталося дзяцінства, надышла пара хвялявання, вялікіх і моцных пачуццяў.

Бывала, з Васілем, нязменным спадарожнікам маіх дзіцячых забаў і свавольстваў, мы забіраліся ў адрыну на сена і марылі. У восемнаццаць год усё цудоўна, лёгка, а калі ў цябе ёсць сапраўдны сябра, то ў марту верыш усёй сілай сэрца. Васіль быў добрым сябрам. Я называў яго Васільком, таму што ў яго быў надзіва васільковага колеру вочы, даверлівія, добрыя.

Не памятаю ўжо, у каторы раз нас будзіў салавей, але толькі аднойчы, прачнуўшыся, мы адчуўлі, што пасталелі, і ў сэрцах з'явілася новае, невядомае нам раней адчуванне. За што-б мы ні браліся ў гэты дзень, усё напамінала салаўя, яго песню.

Увечары мы вярталіся з поля стомленыя і маўклівія. Над намі вісеў чисты цёмнасіні абрус неба і, нібы ва ўзнагароду за дзённую працу, свяціў бронзавы медаль месяца. Навокал стаяла такая цішыня, калі, здаецца, прыслухайся — і пачуеш уздыхі лугавога парасніку. І раптам ад вёскі данёсся дзяячыніца голас. З дзяцінства знаёмыя слова песні здаліся ўпершыню пачутымі і таму ўспрымаліся з асаблівым значэннем:

«Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?»

Я зірнуў на Васіля. Як ён змяніўся ў гэтую хэліну! Ён зрадіў нейкі рэзкі рух уперад, нібы хацеў у адзін момент перадолець адлегласць, што аддзяляла нас ад спявачкі, але тут жа спыніўся і павольна, амаль нараспей прамовіў:

— Наташа...

Я ўспомніў: дзён дзесяць назад на вёску вярнулася з горада дачка настаўніцы Наташа. Я бачыў яе два або тры разы, але, тады яшчэ не разумеў, што гэтая выпадковая суперечы і былі прычынай новых, невядомых мне перажыванняў і што паміж песнямі салаўя на зорцы і дачкой настаўніцы не пасрэдная сувязь. Усё гэта маланкай прамільгнула ў галаве, а затым я, як і Васіль, трапіў ва ўладу дзяячыніца песні. Не дамяляючыся, мы прыспешылі крокі і чым бліжэй падыходзілі да аколіцы, тым менш разумелі сутнасць сваіх учынкаў. Мы ішлі к дому настаўніцы. Вось мы і ля акна Наташи. Яна зусім побач; я чую яе дыханне, мне здаецца, нават адчуваю цеплыню яго. Словы песні мякка, нібы галубы з даху, злятаюць з яе вуснаў, а мелодыя льеца лёгка, вольна, нібы дзесяці ў грудзях у дзяўчыны бясконцая крыніца гукаў.

Мы не спалі ў туночку. Перада мной стаяла дзяўчына з русай касой, з цёмнымі вачыма пад кашлатым крыллем павек і спявала. Васіль варочаўся з боку на бок, часам клаўся дагары і часта глыбока ўздыхаў.

Так пачалося наша каҳанне. Але ні я, ні Васіль не хацелі голасна прызнацца ў гэтym. Мы каҳалі Наташу тым каҳаннем, якое бывае ў людзей толькі адзін раз у жыцці, бадай, толькі ў самым яго пачатку. Мы не маглі прыйсці да яе без кветак і гатовы быў выкананы любое яе жаданне, разумеючы яе з поўслова. Наша каҳанне было бескарыслівым; мы нічога не патрабавалі ўзамен, узнагароджваючы сябе тым, што быў кожны дзень побач з Наташай, бачылі яе вочы, адчувалі пры сустрэчы і развітанні цеплыню яе мяккай далоні. І яшчэ: яна кожны вечар спявала нам. Часам мы ціха падпявалі, але найчасцей моўчкі слухалі яе.

Вясна праляцела, як адзін дзень, ужо лета пайшло на спад, калі мінула ўжо шмат, шмат год, я не магу ўспомніць, што яна гаварыла потым. Ведаю толькі, гаварыла яна горача, узрушана, але слова не даходзілі да маёй свядомасці, і толькі чамусьці ў вушах звінела, як у туночку веснавую ноч, песня:

— Я такая шчаслівая, Коля! — І рэзка павярнуўшы да мяне твар, дадала: — Ты будзеш самым першым нашым сябрам.

Нават зараз, калі мінула ўжо шмат, шмат год, я не магу ўспомніць, што яна гаварыла потым. Ведаю толькі, гаварыла яна горача, узрушана, але слова не даходзілі да маёй свядомасці, і толькі чамусьці ў вушах звінела, як у туночку веснавую ноч, песня:

«Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться?
Я б тогда не стала
Гнуться і качаться.»

Словы то ўзнікалі дзесяці зусім блізка, то раптам аддаляліся кудысьці ўглыб, магчыма, у той самы лясок, што чарнеў на другім беразе ракі. Але вось я адчуў яе голас зусім побач, над самым вухам, ускочыў і пабег прэч, не разбіраючы дарогі, спатыкаючыся аб карэнні дрэў, а песня нібы праследавала мяне.

* * *

...Я паехаў у горад, працеваў на заводзе, а вольнай хвілінай успамінаў Наташу і Васіля. У іх нарадзілася дачка, і яе таксама назвалі Наташай. Я разумеў, што трэба пачынаць жыццё нанава, але ніяк не мог вызваліцца ад надзеі, што вось-вось адбудзеца нейкое цуда і ўсё будзе па-старому. У кожным пісмі Наташа і Васіль запрашалі мяне да сябе ў гоці, але я заўсёды знаходзіў зручную прычыну, каб адкласці паездку.

Мы не бачыліся шмат год і суперечлісі на другі дзень пасля пачатку вайны ў вайкімаце. Мабыць, мая радасць была такай вялікай, што я некалкіх хвілін не мог вымавіць ні слова, а ўсё глядзеў на Наташу, на Васіля. Яны быў ўсё такімі-ж, як і ў дні нашай маладосці, але ў вачах Наташи з'явілася новая іскра, якая рабіла яе погляд яшчэ цяплей, пышчотней. Гэта, відавочна, быў агенчык мацярынства. А як падобна была на яе дачка! Толькі, здаецца, губы і лоб бацькоўскія. Зрэшты, магчыма, мне так здалося.

Увечары, калі наш эшалон ужо быў сфарміраваны, мы адышлі крыху ад вакзала, уселіся, як у даунія гады, на луж-

ку і заспявалі. Наташа-маленькая спала на каленях маці, усміхаючися ва сне сваім ціхім і мірным прывідам. Я папрасіў Наташу праспяваць «Рабіну». Яна момант пільна глядзела на мяне, а затым, уздыхнуўши, заспявалі. Не ведаю, якая сіла мяне стрымала, толькі ўвесь час хацелася сказаць: «Я кахаю цябе, Наташа». Але я не зрабіў гэтага. Прагна, не саромячыся Васілька, я глядзеў у твар каханай.

Мы служылі з Васільком у разведцы ; шмат зазналі гора, але, як і ў гады юнацтва, стараліся згладзіць цяжар вайны чистымі і светлымі пачуццямі ўзаемнай прыхільнасці. Калі выпадала вольная гадзіна, мы прагна марылі пра тое, як будзем жыць пасля вайны.

Надышоў студзень, суровы, завейны. Мы вярталіся з глыбокай разведкі. Нас было трое: я, Васілёк і старшина Малышаў. Уперадзе поўз Васіль, валочачы за сабой на плашч-палатцы паміраючага старшины.

— Слухай, старшина, — шаптаў Васіль, робячы кароткі прыпынак для адпачынку,— пратрымайся яшчэ... Яшчэ нач, і мы выйдзем.

Малышаў у адказ пакутліва ўсміхаўся. Ён памёр пад раніцу, памёр ціха, без стогну, без слоў.

На кароткі час я забыўся ў трывожным сне, а калі прачнуўся, то ўбачыў, як Васіль фінскім нажом дзяўбі зямлю. Мёрзлая, яна не паддавалася ўдарам, але ён дзёўбіе і дзёўбі. Я перамог бяссілле і, выцягнуўши свой нож, таксама зрабіў некалькі ўдару, але тут-же ўпаў у забыцці. Я не ведаю, як Васіль паходаваў старшину, што было пасля гэтага, колькі часу заходзіўся ў непрытомнасці. Ачуняўши, убачыў, што ляжу ў зямлянцы. У пячурцы патрэскувай агонь, і доўгі ценъ Васіля, што адкідаўся полыменем, павольна хістаўся на сцяне, ламаючися ля нізкай столі. Ён ціха напываў «Рабіну», і песня струменіла, як згублены ў дрымучым лесе ручай, — ціха, пяшчотна. Я паспрабаваў устаць, але Васіль спыніў мяне:

— Ляжы... Тут небяспечна... Ляжы.

— Дзе мы, Васіль?

— Хутка дома будзем... Гэта цяпер мой клопат. Ты ляжы...

Ён перабінтаў маю рану, потым пай ю гарачай вадой, карміў размочаным сухаром і ўсё ўсміхаўся нечаму.

— А мая Наташа зараз, напэўна, спіць і ведаць не ведае, дзе бацька, — сказаў Васіль, відавочна, для того, каб адцягнуць маю ўвагу.— Ведаеш, Колька, што прыпомнілася мне?— пасля кароткай паузы спытаў ён.— Не ведаеш? Ды я, мабыць, табе і не расказываў. Хочаш, раскажу?

Ён усеўся каля мяне і, закурыўши самакрутку, пачаў:

— Тоё было перад самай вайной. Марылі мы з Наташай у Москву паехаць і нарэшце сабраліся. Былі ў тэатрах, музеях, дабраліся да зоапарка. Маленькая, як убачыла паўліна, так і закрычала: «Купі мне, татка, паўліна, ён такі прыгожы!». Ну што тут будзеш рабіць? Я ёй кажу, што ў нас няма дзе паўліна прымаць, а ў пакоі ён абломіца прыгожае пер'е і будзе непрыгожы... Яна ўсё сваё. Вядома — дзіця. Ледзь угаварыў. Пайшлі далей. Падыходзім, значыць, да бегемота. Тут Наташа як закрычыць: «Тата, татачка, купі бегемота, у яго няма пер'яў, ён іх не абломіца!». Усе вакол смяюцца, а мне хоць плач. Вось яно, што такое дзіця... Патрабавальная істота, далажу я табе...

Васіль змоўк і больш за ўвесь вечар не сказаў ні слова. Прайшлі нач і яшчэ дзень. З надыходам змроку Васіль загадаў мне збірацца. Я ўстаў, але ногі не трымалі мяне.

— Пакінь мяне, Васілёк... Не дайсці мне, а табе трэба дабрацца: палкоўнік чакае...

— А ты?

— Я, быць можа, дачакаюся вас...



— Ідзі ты!..— Васіль моцна вылаяўся.

Я яшчэ раз зрабіў намаганне крануцца з месца, але ледзь ступіў нагамі, як зноў паваліўся.

— А ну, Колька, хапай мяне за шыю!

Я падначаліўся яго загаду, але рукі дрэнна слухалі мяне. Тады Васіль зняў папругу, звязаў мае руки, прасунуў галаву ў кальцо, якое пры гэтым утварылася, падхапіў мяне пад калені і выйшаў з зямлянкі.

Нам трэба было прайсці кілометраў, шэсць па захопленай ворагам зямлі. Васіль ашчаджаў сілы і таму праз кожныя прыкладна сто метраў рабіў прывал. Мы ўжо былі каля перадвой, калі нечаканым шумам выдалі сябе. Нас пачалі акружыць, але калі ворагі падыходзілі зусім блізка Васіль мэтадычна страляючы, крычаў мне:

— Трымайся, Колька!

Нашы адкрылі па варожым краі агонь, даючы нам праход. Тады Васіль узваліў мяне да сябе на спіну, зрабіў рывок у некалькі метраў і раптам рэзка замёр на месцы. Я ўбачыў на твары ў яго кроў. Мне цяжка было вызваліць рукі, звязаныя папругай, і пакуль я намагаўся зрабіць гэта, Васіль памёр.

...Два месяцы я праляжаў у шпіталі, а пасля папраўкі прапасіў дазволу паехаць да сям'і Васіля. І вось зноў я побач з Наташай, з яе дачкой. Яна спалохана глядзіць на мяне і не разумее, чаму з майм прыходам мама ўсё плача і плача.

Вось цяпер я ўпэўнены, што рот і лоб у дзяўчынкі ад бацькі. Упартая падцятыя губы, зусім такія, якімі былі губы ў Васіля ў нач, калі ён хаваў старшину Малышава. Мне ня-сцерпна хацелася прылашчыць маленькую Наташу, расказаць ёй аб тым, што бацька заўсёды думаў пра яе, успамінаў яе лепет, але такі боль душыў на сэрца, што я не ў сілах быў гэтага зрабіць.

Глыбокай ноччу, калі дзяўчынка спала, Наташа пасля пакутлівага маўчання ўзяла руку (я ўспомніў бераг ракі, наша першое спатканне з вока на вока) і сказала:

— Коля, ты быў нашым першым сябрам... Ні аб чым не распітвай мяне зараз, але калі што-небудзь са мной здарыцца, будзь бацькам Наташы... Абяцай мне...

Раніцай я ад'язджаў на фронт. Стукалі дробна колы вагонаў, мільгалі ў акне палі, лясы, сёлы, гарады. Шмат кілометраў дарог было потым выхаджана, пасерабрыліся скроні, і новыя рубцы з'явіліся на целе. Я рэгулярна атрымліваў пісъмы ад Наташи, але толькі цяпер на іх замест знаёмага зваротнага адреса значыўся нумар палявой пошты. Дзесяці побач праходзілі нашы ваенныя шляхі, але сустрэцца нам не давялося. У адзін з дзён чэрвеня 1943 года паштальён сказаў мне:

— Няма вам пісем, таварыш лейтенант... Пішуць...

Але пісем больш не было.

* * *

Вы ведаецце, таварышы, як было ў гады вайны: людзі перасяляліся з месца на месца, і многім, нягледзячы на ўсе намаганні, так і не ўдалося знайсці адзін аднаго. Не знайшоў і я маленкую Наташу.

І вось гэтymі днямі здарылася такое. Я быў запрошаны на канцэрт студэнтаў кансерваторыі. Калі я ўвайшоў у залу, на сцэне стаяла стройная дзяўчына з русай касой, з цёмнымі вачымі пад кашлатым крыллем павек. На мяне павеяла далёкім юнацтвам, і я ледзь было не закрычаў: «Добры дзень, Наташа!» Я, напэуна-б, закрычаў, калі-б у гэты час зала не грымнула воплеска-



мі. Спявачка збянтэжана кланялася, і ў вачах яе свяціліся тыя-ж аген'чыкі, што так ярка гарэлі ў памятную вясну нашага юнацтва. Але вось яна ўзняла руку і ўсе змоўклі. Яна, нібы саромячыся сваёй наўнай просьбы, звярнулася да слухачоў:

— Калі вы дазволіце, я праспываю вам любімую песню аднаго салдата, загінушага на фронце...

І спявачка заспівала ту ю самую песню, якая калісьці злучыла мяне і Васілька з нашай Наташай:

«Что стоишь, качаешь,
Тонкая рябина...»

Я кінуўся за кулісы. Я ўбачыў Наташу ў той самы момант, калі яна сыходзіла са сцэны пад буру воплескаў. Яна, вядома, не пазнала мяне, але калі я ўзяў яе руки і сказаў: «Як ты падобна на маму», — яна заплакала. Я не супакоіваў яе.

На краі сяла, што на высокім беразе безыменнай рэчкі, — невысокі ўзгорак, пад якім пахавалі салдаты Наташу. Мы пасадзілі тут рабіну, каб вясной на зорцы сюды прыляталі салаўі будзіць у маладых такія-ж светлыя пачуцці, якімі была напоўнена душа нашай спявачкі.

Пераклад з рускай мовы.

З рэдакцыйнай пошты

ЧУЛАСЦЬ

У СЮ дарогу ад вёскі Сідараўцы да Парэцкай бальніцы Ганна Нікалаеўна думала толькі аб адным: «Уладзілава павінна жыць!» Нават сэрца ў такт думкам выступала: «Жыць, жыць, жыць...

Марудзіць нельга было. У двухгадовай Уладзілавы Лявашка — дачкі калгасніцы сельгасарцелі імя Куйбышэва — двухбаковае запаленне лёгкіх. Вось чаму, не трацячы ні хвіліны, Ганна Нікалаеўна зноў накіравалася да хворай.

Хворая Уладзілава ўжо не магла нават і гаварыць. Ад яе ложка не адыходзіла маці.

— Не выжыве дачушка, — плакала калгасніца.

— Не хвалюйцеся, — суцяшала Ганна Нікалаеўна. — Уладзілава абавязкова паправіцца.

Фельчарыца хуценька зрабіла хворай укол, прыгатавала і прыклада кампрэс. З цяжкай хваробай завязалася барацьба.

Неўзабаве дзяўчынцы стала лягчэй. У блакітных вочках загарэліся вясёлкі. Маленькая Уладзілава загаварыла. А пад вечар папрасіла ў маці есці.

Зараз Уладзілава Лявашка адчувае сябе добра.

... А быў і такі выпадак. Позна ноччу, прыкладна а другой гадзіне, Ганна Нікалаеўна вярнулася ад хворага. Не паспела заснуць, як нехта пастукаў. Адчыніўшы дзвёры, яна ўбачыла бледны, устрывожаны твар дырэктора суседнай Лазянской школы Ф. Барташэвіча.

— Ганна Нікалаеўна, прабачце, — усхалявана прамовіў Фёдар Фёдаравіч, — у мяне сын Коля сур'ёзна захварэў.

— Зараз пойдзем, — сказала Беразняк і хутка сабралася.

Яны выйшлі і адразу акунуліся ў такую цемру, што хоць вока выкалі. У твар сек моцны вецер з дажджом. Халодныя краплі сцякалі за каўнер. Да вёскі Лазяны было звыш трох кілометраў.

Аднагадовы Коля захварэў знянацку: у яго неяк адразу ўзнялася тэмпература. Хлопчык пачаў кашляць, перастаў есці.

Агляд паказаў, што хворага трэба пакласці ў бальніцу. Але як? Везці ў такое надвор'е? І Ганна Нікалаеўна засталася лячыць хлопчыка на даму. Цэлую ноч, не сплюшчыўшы вачэй, прасядзела ля яго пасцелі. Пасля некалькіх уколоў пеніцыліну Колі палегчала.

16 год працуе фельчарыцай Ганна Нікалаеўна, аддаючы хворым усе свае сілы, энергію, веды.

У Парэцкай сельскай бальніцы ёсьць кніга водгукаў і пажаданняў. Вось што піша пра Ганну Нікалаеўну конюх калгаса імя Куйбышэва Станіслаў Карповіч: «Ад усёй души і сэрца дзякую Ганне Нікалаеўне Беразняк за яе чулыя і ласкавыя адносіны да людзей».

Гарачую падзяку выносяць фельчарыцы калгасніца Вера Адушкевіч, вучань Беліцкай сярэдняй школы Лідскага раёна Іван Тананушка, маладая маці, работніца Парэцкага сепаратарнага аддзялення Ганна Коласава і многія іншыя.

Ганна Нікалаеўна — адзін з лепшых агітатараў пры агіткалентыве Парэцкага сельсовета. З газетай, брашурай яе можна бацьць у брыгадах і на фермах калгасаў імя Куйбышэва і «Гіганта». Яна чытае лекцыі і даклады на медыцынскія тэмы. З увагай праслушалі калгаснікі яе гутаркі па пытаннях: «Дызентэрыя і яе прафілактыка», «Гігіена даярак», «Дзіцячы параліч», «Калгаснай вёсцы — добрую ваду» і інш.

З павагай адзываюцца жыхары Парэцкага сельсовета. Ганна Нікалаеўна можа ганарыцца заслужанай любою і павагай.

П. БАРОДКА.

в. Парэчча,
Гродзенская вобласць.

Геніяльны свін галандскага народа

[Да 350-годдзя з дня нараджэння Рэмбрандта]

AДНЫМ з лепшых твораў, якія захоўваюцца ў скарбніцы сусветнага жывапісу — Дрэздэнскай карціннай галерэі, — з'яўляецца славуты «Аўтапартрэт з Саскіяй». На гэтай карціне геніальны галандскі мастак Рэмбрандт паказаў самога сябе з маладой жонкай на каленях. Малады мастак высока ўзняў бакал віна і, павярнуўшыся да гледача, нібы запрашае прыняць уздел у весялосці. Бурная радасць жыцця і ціхамірнае шчасце пераданы ў гэтай сцэне з непасрэднай шчырасцю натхнёнага таленту і выдатнага майстэрства.

А вось проціеглы па настрою малюнак. З цёмнага палатна глядзяць сумныя вочы пажылога мужчыны. На ім цёмны з грубай матэрый халат, на сівой галаве звычайны хатні каўпак. Па худым твары пралеглі глыбокія зморшчыны і дзесяці ў складках шчыльна сціснутых вуснаў схаваны цяжкі смутак. Ва ўсім абліччы — адбітак галечы і пакут, а разам з тым і глыбокай жыццёвай мудрасці, якая пранікае ў самае сэрца. Палітра і пэндзлі ў руках сведчаць аб прафесіі мужчыны. Мы пазнаем Рэмбрандта. Ён напісаў свой партрэт зноў, але ўжо праз 25 год пасля «Аўтапартрэта з Саскіяй». Як непазнавальна змяніла жыццё яго светлыя думкі, як хутка прамінулі радасць і шчасце! Але разам з тым у сумных вачах старога мастака праглядае палымая любоў да людзей, невычэрпная прага познання цёплатаемых і найтанчэйшых струн чалавечага сэрца, бясконцая адданасць мастацтву, няспыннае імкненне да ўдасканальвання. З якой цудадзейнай сілай пераданы ледзь улоўныя адценні перажыванняў і думак мастака, усё багацце яго ўнутранага свету!

Усё сваё жыццё Рэмбрандт, геніальны сын Галандыі, прысвяціў свайму народу, сваёй радзіме. Ён заўсёды імкнуўся адлюстраваць у жывапісе глыбокую жыццёвую праўду, высокія ідэалы гуманізма, змагаўся супроць соцыяльнай несправядлівасці. Вялікі мастак заставаўся верны сваім ідэалам, нягледзячы на настачы і нягоды, якімі буржуазнае грамадства ўзнагароджвала за сумленнасць, праўдзівасць і прынцыпавасць. Творчасць Рэмбрандта ўвайшла ў сусветную скарбніцу мастацтва, як адно з найвышэйшых дасягненняў чалавечага генія.


Рэмбрандт Гарменс ван Райн нарадзіўся ў 1606 г. у гор. Лейдэне ў сям'і багатага млынара. У чатырнаццацігадовым узросце ён паступіў у Лейдэнскі юніверсітэт, а праз год любоў да жывапісу прывяла яго ў майстэрню мясцовага мастака Яна ван Сваненбурга. Пасля трох год навучання ён яшчэ каля года ўдасканальваў сваё майстэрства ў Амстэрдаме ў славутага жывапісца свайго часу Піцера Ластмана. Настаўнікі Рэмбрандта былі добрымі майстрамі, але далёкімі ад сапраўднага жыцця. Яны пераймалі італьянскіх мастакоў, не даючы амаль нічога свайго, нацыянальнага, галандскага. Успрымаймо чэхініка настаўнікаў, Рэмбрандт заставаўся абыякавым да іх халоднага афіцыяльнага мастацтва.

Ужо з першых твораў малады мастак імкнеца перадаць мовай жывапісу складаныя перажыванні людзей. Ён піша шмат партрэтаў. К гэтаму часу адносіцца цудоўны партрэт яго бацькі, які захоўваецца ў Дзяржаўным Эрмітажы ў Ленінградзе.

У плеядзе маладых галандскіх мастакоў Рэмбрандт быў першым па глыбіні думкі і яркасці таленту. Жыццерадаснасць і аптымізм натхняюць раннія творы Рэмбрандта. Разам з тым у кожнай яго карціне адчуваецца глыбокі назіральнік навакольнага жыцця.

У 1632 годзе Рэмбрандт напісаў вялікі групавы партрэт доктара Тульпа з вучнямі. Мастак смела вырашыў сваю задачу, парываючы з усімі прынцыпамі, якіх мастакі моцна трymалися пры выкананні групавых партрэтаў. Ён звязаў партрэт з сюжэтам. Перад намі — урок анатоміі. На стале ляжыць труп. Вакол — група вучняў слухае лекцыю. Усе яны паданы свабодна ў розных позах, якія адпавядаюць сюжету. Асабліва ўдаліся жывыя выразы твараў, спакойная ўпэўненасць лектара, напружаная ўвага вучняў.

Карціна мела велізарны поспект. Мастака засыпалі заказы: багатыя прымісліўцы і купцы, якія ў гэты час стараліся паказаць сябе апекунамі новай культуры. Мастаку шанцуе. Ён жэніцца на дачцэ амстэрдамскага багача Саскі ван Эйленбург.



Рэмбрандт (аўтапартрэт).

У яго майстэрню імкніцца шматлікія вучні. Славутага мастака акружана сябры, вядомыя людзі того часу.

Акрылены поспектам, Рэмбрандт за дзесяць год стварае вялікую колькасць карцін. Лепшыя з іх: «Зняцце з крыжа» і «Даная» (Ленінградскі Эрмітаж) сведчаць аб спеласці яго майстэрства. Хоць сюжэты і запазычаны з евангелля і грэцкай міфалогіі, аднак яны поўны глыбокага драматычнага настрою, напісаны з творчым парывам маладосці.

З вялікім захапленнем працуе Рэмбрандт у гэты час над партрэтамі. І калі піша партрэт па заказу, то стараецца да-кладна перадаць аблічча чалавека. У партрэтах-жа блізкіх людзей мастак дае волю творчай дзёрзкасці, шчыраму пачуццю, парывам рамантычнага ўяўлення. Ён любіць апранаць свае мадэлі ў незвычайнія касцюмы, ствараць рамантычны фон з рэдкіх предметаў свайго багатай калекцыі.

Асабліва часта пазіруе яму жонка Саскія. Яе партрэты складаюць цэлую серыю цудоўных жаночых вобразаў. Акрамя партрэтаў, Рэмбрандт малюе з вялікім пачуццём, напружана і дынамічна галандскую прыроду. Маляўнічая мова пейзажаў вельмі выразная. Своеасаблівія і няяркія, даволі цёмныя фарбы гучаць адзінім зеленавата-аліўкавым акордам.

Але не толькі жывапіс вабіць мастака, шмат часу ён удзяляе гравюры, выконвае рысункі і голкай на медных дошчачках, з якіх потым робяцца шматлікія адбіткі на паперы (афорты). У сваіх афортах, як і ў жывапісе, Рэмбрандт з'яўляецца смелым наватарам, паказвае сцэны з жыцця беднатаў, сялян, жабракоў, дапытліва і з вялікім спачуваннем вывучае жыццё простага люду.

Але поспект Рэмбрандта парайональна нядоўгі. Смелае на-ватарства, рэалізм, непрыміримасць да хлусні і фальшы, са-праўдны дэмакратызм не маглі доўга падабацца багатым за-казчыкам і апекунам.

Хутка багацеўшая за кошт жорсткай эксплуатацыі рабо-чых і сялян галандская буржуазія перастала гуляць у дэмакра-тычнісць. Яна баялася народа. Нядайня ўзвесція напамінала ёй аб сіле народнага гневу. Галандскія бюрэгеры стараю-ца ва ўсім пераймаць густы дваранскай аристакратыі. Рас-кошна абсталёўваюць свае дамы, патрабуюць, каб мастацтва ўсяляк узвялічвалася іх, забаўляюць і задавальняюць ўсе капрызы.

Канфлікт вялікага мастака-рэаліста з буржуазным грамад-ствам быў неміучы. Узнік ён раптоўна і рэзка. У 1642 г. па заказу гільдыі стралкоў (аб'яднанне гарадскіх бюрэгераў, якія

мелі афіцэрскія чыны) Рэмбрандт павінен быў напісаць групавы партрэт афіцэраў. Заказ ён выканану зноў як сюжэтную карціну. Рота выходзіць па баявой трывозе. Уся карціна прасякнута складаным дынамічным дзеяннем і рамантычным пафасам. Мастак не палічыўся з тым, што перад ім былі не доблесныя воіны, а растлусцелыя купцы, і адхатварыў карціну патэтычным настроем. Фігуры персанажаў паказаны яшчэ смялей і вальней, чым ва «Уроку анатоміі»; размешчаны не паводле чыноў і рангаў, а ў адпаведнасці з патрабаваннем кампазіцыі. Мастак «дазволіў сабе» смела загароджваць адну фігуру другой, паказваць іх у складаных паваротах. Заказчыкі былі абурены і аднадушна асудзілі адно з цудоўнейшых творэнняў вялікага майстра. Заказы амаль адразу спыніліся.

У тым-же годзе мастака напаткала асабістая гора—памерла жонка Саскія. Але воля Рэмбрандта не была зломлена. Яго мастацтва робіцца яшчэ глыбей. Карціны на біблейскія тэмы, якія ён у гэты час піша, гавораць праста, праўдзіва і сур'ёзна аб рознастайнасці духоўнага жыцця людзей, узімаюць пытанні маралі, абавязку, гонару, соцыяльнай справядлівасці. У Ленінградскім эрмітажы знаходзяцца дзве невялікія карціны Рэмбрандта гэтага перыяду. Адна з іх («Развітанне Давіда з Іонафанам») вельмі тонка і пранікнёна перадае складаныя перажыванні людзей, другая («Святое сямейства», так званае «Сямейства цесляра») паказвае самую звычайную сям'ю працаўнікоў. Маладая маці схілілася да плеценага ложка, у якім спіць дзіця, і пяшчотна глядзіць на яго. У руках яна трymае кнігу, ад якой нібы на момант адарвалася. На заднім плане — бацька сямейства працуе за варштатам. Маркс, падкрэсліваючы глыбокі рэалізм мастака, гаворыць, што Рэмбрандт пісаў мадонну з нідэрландскай сляянкі.

Паказваючы простых людзей працы, Рэмбрандт падкрэсліваў іх душэўнае багацце і хараство, сапраўдную чалавечую высокароднасць.

Апошнія пятнаццаць год былі самымі цяжкімі ў жыцці мастака. Яго пакінулі амаль усе сябры і нават большасць вучняў. Заставіўся толькі з сынам і з былой служанкай Хендрыке Стафелс, якая стала яго жонкай, вернай спадарожніцай у жыцці, поўным нягод і нястач, Рэмбрандт пасяляеца ў бедным яўрэйскім квартале Амстэрдама і з самай гушчы народнага жыцця чэрпае багацейшыя матэрыялы глыбокага чалавечага зместу.

Буржуазныя вучоныя нярэдка сцвярджалі, што Рэмбрандт у апошнія гады жыцця ператварыўся ў глыбока замкнутага ў сабе фанатыка мастацтва. Але на самай справе мастак, адвергнуты буржуазным асяроддзем, цяснейшым чынам звязаўся з простымі людзьмі. У іх ён знайшоў багатую кропінку для свайго майстэрства і глыбокую маральну падтрымку ў той час, калі бюргерскае асяроддзе стварала вакол яго атмасферу паклён, праследавання, давяло да галечы.

Іменна за апошнія пятнаццаць год жыцця Рэмбрандт пакінуў самыя выдатныя свае творы. У музеях Масквы і Ленінграда ёсць карціны («Асур, Аман і Эсфір», «Аман у няміласці», «Блудны сын»), створаныя мастаком ужо на схіле год. Поўныя глыбокай жыццёвой мудрасці, яны адносяцца да самых вышэйшых тварэнняў геніяльнага галандца.

У апошнія гады жыцця Рэмбрандт напісаў такія пранікнёныя карціны, як «Саул і Давід», «Яўрэйская нявеста», «Змова Юлія Цывіліса», якія знаходзяцца ў музеях Галандыі. Глыбіню духоўнага жыцця чалавека адлюстроўваюць і познія партрэты мастака: «Партрэт Яна Сікса», «Партрэт Брэнінга», «Сын Тытуса за чытаннем». Адным з самых глыбокіх і чароўных жаночых образаў у сусветным жывапісе з'яўляецца яго «Партрэт Хендрыке Стафелс ля акна». У пяцідзесятых гадах Рэмбрандт стварыў свае лепшыя афорты: «Сляпы Товій», «Тры крыжы», «Партрэт Яна Лутмы».

Рэмбрандт перажыў Хендрыке Стафелс і свайго сына і ў поўным адзіноцтве памёр у 1669 г. Вялікі мастак пахаваны як звычайны бедны гараджанін.

Жыццё і творчая дзейнасць Рэмбрандта былі герайчным подзвігам. Паслядоўны рэалізм і дэмакратычнасць, уменне пранікаць у складанейшы свет чалавечых пачуццяў, глыбока драматычныя вобразы і сапраўды вялікае маляўнічае майстэрства зрабілі Рэмбрандта адным з найбольш папулярных майстроў сусветнага жывапісу ў нашай краіне. На яго мастацтве вучыліся вялікія рускія майстры жывапісу Рэпін, Сурыкаў, Крамской, Сероў. Яно з'яўляецца выдатнай школай і для савецкіх мастакоў.

Народы СССР глыбока шануюць Рэмбрандта — геніяльнага сына галандскага народа.

П. НІКІФАРАУ.

ЗАЎСЁДЫ З НАРОДАМ

(Да 80-годдзя з дня нараджэння Цёткі)

Алаіза Пашкевіч — Кейрыс (Цётка) — першая беларуская жанчына-пісьменніца. Прыйшла яна ў літаратуру ад сялянскіх ніў і лясоў, ад мужыцкай нядолі і слёз, ад галечы і стогнаў.

Усё гэта знайшло яскравы адбітак у яе творчасці.

Нарадзілася Цётка 3 ліпеня 1876 г. у фальварку Стары Двор (Лідскі павет Віленскай губерні). Бацька яе, Стэфан Пашкевіч, меў вялікую сям'ю і працаваў у пана. Пазней, сабраўшы грошай, ён здолеў сам купіць невялікі Старадворскі фальварак. Чацвёртая па ліку дачка Алаіза расла не дома. Да 10-гадовага ўзросту яна жыла ў дзеда з бабай. Пасля смерці дзеда вярнулася да бацькоў, дзе з дапамогай даректараў (вандроўных настаўнікаў) пачала рыхтавацца да паступлення ў чацвёрты клас прыватнай гімназіі Прозараў у Вільні.

Аднак вучэнне ў гімназіі працягвалася ўсяго толькі два гады. Цяжкія матэрыяльныя ўмовы адбіліся на здароўі, і будучая паэтэса захварэла на сухоты. З шостага класа яна паехала на вёску, дзе і працавала настаўніцай.

Толькі ў 1901 г. ёй удалося скончыць восьмы клас гімназіі. Адначасова яна займалася і медыцынай: яе не пакідала імкненне прынесці як найбольшую карысць простому вясковаму люду.

Яшчэ праз год Цётка едзе ў Пецербург і паступае на педагогічныя курсы Лесгафта. Аб умовах яе жыцця ў Пецербургу, аб яе поглядах і сімпатыях таго часу (курсы яна скончыла ў 1904 годзе) можна меркаваць з апавядання «Зялёнка». Цяжка было хворай Зялёнцы наведваць і свае курсы і вучыць чужых дзяцей, аднак яна жыве надзеяй, што жыццё пераменіцца,

стане лепшым... З болем у сэрцы і шчырым спачуваннем яна думае пра студэнтаў — рэволюцыянаў, сасланых царом у Сібір.

Займаючыся на курсах Лесгафта, Цётка прымаля актыўны ўдзел у рэвалюцыйных студэнцкіх гуртках, у антыурадавых студэнцкіх выступленнях. Вярнуўшыся ў канцы 1904 года ў Вільню, яна цалкам аддалася грамадской і рэволюцыйнай працы.

... Яшчэ і зараз на раздіме Цёткі ў Старадворцах (так цяпер называецца вёска, дзе нарадзілася паэтэса) жывуць людзі, якія добра памятаюць, як прывозіла яна з Нова-Вілейкі пракламацыі, як наладжвала ў лесе маёўкі, як «бунтавала» рабочых на фабрыцы Косава (у Нова-Вілейцы).

У рэвалюцыйных падзеях 1905 года Цётка прымаля непасрэдны ўдзел. Цясней, чым хто іншы з беларускіх пісьменнікаў, была звязана яна з дзейнасцю соцыял-дэмакратаў, з рабочымі прадпрыемствамі Пецербурга і Вільні.

Цётка — не «стыхійны бунтар». У сваіх поглядах яна ўжо ўзнялася да разумення неабходнасці саюза рабочых і сялян у агульнай барацьбе супрощы самадзяржаўя.

Вядома, што адкрыты заклік да барацьбы з царызмам (у вершах «Хрэст на свабоду», «Мора», «Пад штандарам», у апавяданні «Прысяга над крывавымі разорамі») не мог прамінуць увагі царскіх прыслужнікаў.

«У Пецербургу змерлі людзі: Ім прашылі куляй грудзі, бо то з песняй і алтарам Пайшлі з папом перад царам. Дурняў хрысціць на свабоду. Цар навуку даў народу, Паказаў ім, як-бы з неба, Што цара больш не патрэба! . . . Яшчэ чую голас з неба, Што цара павесіць трэба!»

Восенню 1905 года, каб пазбегнуць аршту, Цётка нелегальна перайшла траніцу і пасялілася ў Львове.

Адной з першых узяла яна голас і за разняволенне працоўнай жанчыны ад яе спрадвечных путаў, яна патрабавала адкрыць перад жанчынай шырокі шлях для ўдзелу ў грамадскім жыцці.

У вершах, прысвечаных жанчыне-сялянцы, Цётка выступае, як паслядоўніца такіх паэтаў-дэмакратаў мінулага стагоддзя, як Тарас Шэўчэнка і Нікалай Алексеевіч Некрасаў.

Выдатная беларуская паэтэса Цётка звязтаецца да простых сялянак у вершы «Вясковым кабетам»:

«Ой, сястронкі, ой вясковы,
Ой вы, кветкі прызвяты!
Вашы твары, як васковы,
Вашы шчокі слязьмі змяты..
Як каліну град страсае,
Як пярун каменне крышыць,
Так лёс рана вас ламае,
Так жыццё красу вам
нішчыць.
Сколькі болю ў вачах
хмурных,
Сколькі скаргі з губ
зблізелых,
Сколькі срэбра ў косах
густых,
Сколькі поту з рук
абмлелых!..
А за тэта вам дзве дошкі
І крыж з хвоек ледзьве
збіты...»

Жанчына - пісьменніца, грамадскі дзеяч і артыстка, настаўніца і фельчарыца, Цётка заўсёды жы-



А. Пашкевіч (Цётка).

ла з народам, радавалася яго радасцямі, гаравала яго горам.

Здолеўшы ў 1912 годзе вярнуцца на сваю радзіму (у Цёткі было ўжо другое прозвішча — па мужу — Кейрыс, якое давала ёй магчымасць

«жыць смялей»), паэтэса супрацоўнічае ў «Нашай ніве», арганізуе нелегальныя беларускія школы, складае і выдае «Першае чытанне для дзетак-беларусаў», рэдагуе першы часопіс для беларускай моладзі «Лу-

чына», піша апавяданні і вершы, выступае на студэнцкіх вечарах і сходках.

Аднак здароўе Цёткі слабне, і ў 1914 годзе яна едзе лячыцца ў Фінляндыю, адкуль робіць падорожжа па Скандинавії.

Не паспела яна вярнуцца, як пачалася першая сусветная вайна. Каб не стаяць у баку ад агульнага народнага гора, Цётка ідзе працаўца ў ваенны шпіタル.

У лютым 1916 года яна прыехала ў Стары Двор наведаць бацьку, які хварэў на тыф. Дапамагаючы хворым, Цётка заразілася тыфам і памерла на два тыдні раней за бацьку.

Так дачасна, на 40-м годзе, абарвалася гэтае імклівае, кіпучае, адданае свайму роднаму беларускаму народу жыццё.

Цётка пахавана на могілках у Старым Двары, на высокім кургане.

Да могілак падступаюць шырокія разлогі палёу, апавітых гаманкімі гаямі. Тых палёу і гаёу, да якіх некалі, будучы выгнанніцай, Цётка, «Як птушка на скрыдлах, ляцець-бы хацела, Як хваля на моры, плыла-бы да іх»...

Н. ВАСІЛЬЕВА

Прачытайце гэтую кнігу

СТАРОНКІ З УСПАМІНАЎ АБ ВЯЛІКІХ ЛЮДЗЯХ

ДЗЯРЖАУНАЕ выдавецтва палітычнай літаратуры выпусліла зборнік успамінаў аб вялікіх настаўніках і правадырах пролетарыяту — Карле Марксе і Фрыдрыху Энгельсе. Сярод аўтараў успамінаў — сябры і саратнікі асновапаложнікаў навуковага комунізма, дзеячы міжнароднага рабочага руху, родныя Маркса і іншыя асобы, якія сустракаліся з Маркsem і Энгельсам, гутарылі з імі, вучыліся ў іх.

Маркс і Энгельс паўстаюць ва ўспамінах блізка ведаўшых іх сучаснікаў не толькі як геніяльныя вучоныя і вялікія рэволюцыянеры, але і як людзі, якія ўвасобілі самыя высокародныя чалавечыя якасці — крышталную маральную чыстату і скромнасць, прастату і праўдзівасць, сталёвую вытрымку характару і бадзёрасць духу.

Ва ўспамінах сучаснікаў, аўтабіографічных заметках і пісьмах Жэні Маркс да сяброў шмат цікавага матэрыялу, які малюе сямейнае жыццё Карла Маркса.

... Карл Маркс ажаніўся ў 1843 годзе на Жэні фон Вестфален — сябровы дзяцінства, з якой быў заручаны яшчэ будучы студэнтам. Маладым людзям давялося чакаць вянца сем год, але з таго часу яны ўжо ніколі не разлучаліся. Мужа і жонку цесна звязала пачуццё глубокага ўзаемнага кахання. Маркс любаваўся і ганарыўся харастром і разумам жонкі, а яна сваім лагодным, мяккім норавам палягчала яго жыццё рэволюцыйнага салдата, неспакойнае і немінуча звязанае з нястачамі.

Жонка Маркса на працягу ўсяго жыцця была яму сапраўдным другам. Яна не толькі падзяляла

лёс, працу, барацьбу свайго мужа, але і сама прымала ў іх удзел з найвялікшай удумлівасцю і палымнай страснасцю. Нягледзячы на вялікую сям'ю, Жэні Маркс многія гады выконвала абавязкі сакратара. Паводле яе прызнання, тыя дні, калі яна перапісвала неразборліва напісаныя артыкулы мужа, засталіся ў памяці «як самая шчаслівая дні».

Многія гады эміграцыі былі для сям'і Маркса гадамі найвялікшых жыццёвых клопатаў, няспыннай трывогі, цяжкіх нястач і нават сапраўднай галечы. Нярэдка яны вымушаны былі закладваць або прадаваць усё, што мелі каштоўнага. Калі-б не фінансавая падтрымка, якую самааддана аказваў Энгельс, Маркс не толькі не скончыў-бы асноўнай працы ўсяго свайго жыцця — «Капітала», але і немінуча загінуў-бы пад уціскам галечы.

Але і ў няшчасці і ў шчасці Карла і Жэні Маркс моцна звязвалі каханне і дружба. Яны не ведалі ні ваганняў, ні сумненняў і былі верны адзін аднаму да смерці.

Жэні Маркс пісала:

«Не думайце, што гэтыя пакуты з-за дробязей мяне зламалі. Я вельмі добра ведаю, што мы далёка не адзінокі ў нашай барацьбе і што да мяне лёс яшчэ літасцівы, я належу да нямногіх шчасліўцаў, таму што побач са мной мой дарагі муж, апора майго жыцця...

... Ніколі, нават у самая жахлівая хвіліны, ён не траціў веры ў будучыню, заўсёды захоўваў самы жывы гумар і быў цалкам задаволены, калі бачыў вясёлай мяне і наших мілых дзяцей...

Хоць матэрыйяльныя ўмовы жыцця Маркса былі цяжкія, рэдка хто з такой радасцю прымай гостя ў сваёй скромнай кватэры, як жонка Маркса. У Лондане, дзе жыў К. Маркс з сям'ёй, прыбываўла мноства эмігрантаў. Толькі нямногія з іх былі забяспечаны, але ўсе яны знаходзілі падтрымку ў доме Маркса.

У Марксаў было шасцёра дзяцей. Трое памерла ў раннім узросце ад нягод, якія перажывала сям'я. Трое, што засталіся ў жывых (дочки Жэні, Лаура і Элеанора), выхоўваліся ў атмасферы задушэўнасці і вялікай таварыскасці. Маркс вельмі любіў дзяцей, абыходзіўся з імі проста і сардэчна. Дзяўчынкі глядзелі на бацьку хутчэй як на брата ці сябра. У сур'ёзных выпадках ён быў іх дарадцай і, калі толькі дазваляў час, таварышам гульняў.

Вольным часам, а ў нядзелю абавязкова, усёй сям'ёй прагульваліся на Хэмпстдэцкія ўзгоркі. Вялікія вучоны бегаў разам з дзецьмі, гуляў у самая вясёлія і шумныя гульні, нярэдка наладжваў «кавалерыйскія» скачкі і нават «бітвы».

Таварыства дзяцей для Маркса было патрэбай. З дзецьмі ён адпачываў, асвяжаўся. Сотні раз наведваючы кварталы беднякоў, ён, як успамінае Вільгельм Лібкнэхт, «раптам пакідаў нас, каб пагладзіць па галоўцы дзіця, якое сядзела ў лахманах на парозе



Гутарка К. Маркса з рабочымі ў лонданскай таверне (70-я гады).

дома, і сунуць яму ў кулачок пеені або поўпені».

Маркс меў звычай чытаць дзецям узлас. Ён прачытаў з імі Гамера, «Песню аб Нібелунгах», «Дон-Кіхота», «Тысячу і адну ночь». Шэкспіра не толькі чыталі, але і ведалі напамяць многія сцэны.

Прочытанае Маркс абмяркоўваў з дзецьмі, вучыў думаць і разумець, знаходзіць самае прыгожае і лепшае ў творах. Маркс быў ідэальным сябрам дзяцей. Калі малодшая дачка Элеанора, нахіённая марскімі апавяданнямі, аб'явіла, што хоча быць «капітанам карабля», «апрануцца хлопчыкам» і «збегчы, каб наўніца на ваеннае судна», Маркс не запалохаў дзяўчынку рэзкай забаронай або насмешкай, але запэўніў, што гэта, вядома, магчыма, не трэба толькі раскрываць сваіх планаў, пакуль яны канчаткова не выспеюць.

Цёпла і люба піша аб сваім бацьку Элеанора, успамінаючы сваё дзяцінства і юнацтва:

«Маім сёстрам (я тады была яшчэ вельмі малая) ён расказваў казкі ў час прагулак, і гэтыя казкі дзяліся не на раздзелы, а на мілі... «Раскажы нам яшчэ адну мілю», — патрабавалі абедзве дзяўчынкі.

Што датычыць мяне, то з усёй безлічы цудоўных гісторый, якія расказваў мне Маўр (жартоўнае прозвішча Маркса за смуглы колер твару), самай цудоўнай, самай захапляючай была казка «Ганс Рокле». Яна цягнулася месяц за месяцам: гэта была цэляя серыя казак.

... Ніколі Маўр не скардзіўся на тое, што я адцягаю яго ад работы, хоць яму, напэўна, вельмі перашкаджала прысутнасць малюткі, якая вечна балбочала, калі ён працаваў над сваімі вялікімі творамі. Але ён ніколі не дапускаў, каб у дзіцяці зарадзілася думка, быццам яно з'яўляецца перашкодай бацьку».

Жарты і гульні з дзецьмі Маркс умеў спалучаць з глыбокай павагай да іх, умеў гаварыць з імі прости і сур'ёзна аб вялікіх пытаннях жыцця. Прыйкладам могуць служыць адказы Маркса на анкету дочак. Хоць адказы складзены ў поўжартаўлівай форме, яны ўсё-ж цікавы для характарыстыкі Маркса як чалавека.

Адказваючы на пытанні анкеты, Маркс напісаў, што ў людзях яму найболыш падабаецца прастата, што вышэйшае шчасце ён бачыць у барацьбе, няшчасце — у падначаленні, найболыш агідны недахоп — у падлашчванні, што любімы яго герой — Спартак, любімы колер — чырвоны.

Усе троі дочки Маркса з ранніх год цікавіліся рабочым рухам, які заўсёды з'яўляўся асноўнай тэмай гутарак у сям'і.

Маркс быў адданым мужам і бацькам. У жонцы і дочках ён знайшоў людзей, вартых яго шчырай любви.

Л. СТЭРЫН

Дырэктары тэат-
раў, майстры бе-
ларускай сцэны
коўны год атрым-
ліваюць шмат пі-
сем ад дзяўчат з
гаражымі просьба-
мі дапамагчы ім
зрабіцца артысткамі.

«Я не могу жить без театра, моя заповетная мера — быть артисткой».

«Што трэба зрабіць, каб здзей-
сніць сваю мару? Молім вас адка-
заць на хвалюючае нас пытан-
не», — усхвалявана пішуць яны.

Падобныя пісьмы дасылаюцца ў рэдакцыю «Рабочніцы і сялянкі». Рэдакцыя папрасіла мяне выказацца.

У Беларускім дзяржаўным тэатры імя Янкі Купалы я працу ў больш трыццаці год. Доўгі час вяла педагогічную работу ў студыях пры тэатры і ў Беларускім тэатральным інстытуце. Многія з маладых акцёраў пачыналі сваю дзейнасць у тэатрах на маіх вачах. Я была сведкай таго, як па розныму складаўся іх творчы шлях. Таму спадзяюся, што мае думкі на кант выбару прафесіі акцёра могуць быць карыснымі для моладзі.

Совецкае мастацтва знаходзіцца на вельмі высокім узроўні. Мы ганарымся дасягненнямі і нашых беларускіх тэатраў. Перад совецкімі акцёрамі стаіць ганаровая задача — дабіцца далейшага росквіту тэатральнага мастацтва. Тэатрам патрэбна таленавітая моладзь, якая з'явілася-б да стойнай зменай старэйшаму пакаленню майстроў сцэны. Перад такой моладдзю шырокі адрэзак адкрыты ўсе шляхі, каб яна магла ажыццяўіць свае мары, аддаць жыццё любімай справе — мастацтву. Мы ведаем рад імён моладых артыстаў, якія растуць на нашых вачах. Настойліва працуячы над сабой, яны заваёўваюць усё большую любоў і пашану совецкага гледача, становяцца надзейнай зменай майстрам сцэны, апорай будучыні тэатральнага мастацтва.

Але не ва ўсіх маладых акцёраў такі шчаслівы лёс. Многія з іх горка расчароўваюцца толькі таму, што лёгкадумна падышлі да выбару прафесіі. Дарэмна страціўшы некалькі гадоў, яны пачынаюць разумець, што не здольны ствараць вобразы, якія-б задавальнялі гледача, былі на ўзроўні сучасных патрабаванняў.

Шахадаба

Дорогая редакция!

Прашу адказаць на пытанне, якое мяне вельмі хвалюе. У гэтым годзе я заканчваю дзесяцігодку. Мая любоў да кіно і тэатра вельмі вялікая. Спачатку хацела стаць кіноактрысай, але мне сказалі, што ў Мінску няма такога вучылішча, якое рыхтуе кіноактрыс.

Адкажыще, калі ласка, цы можна паступіць у тэатральны інстытут? Ці ўсіх туды прымаюць? Я не магу жыць без кіно і тэатра.

Буду вельмі юдзячна.

K. L.

Практыка паказвае, што адной любві да тэатра, якой-бы шчырай яна ні была, мала для таго, каб стаць сапраўдным акцёрам. Гэтага якраз не разумеюць многія юнакі і дзяўчыны, якія прыходзяць на прыёмныя іспыты ў Мінскі тэатральны інстытут. У першы-ж дзень дзесяткі маладых людзей адсейваюцца. Iх не дапускаюць да другога тура, як не падышоўшых па чыстоте і здравственію. Аднак у адных — слабыя, невыразныя або і зусім хрыплыя галасы, у другіх — дрэнная дыкцыя. Шмат у каго нязграбныя або з фізічнымі недахопамі фігуры, крывыя ногі, непрывабныя твары. Пры другім туры адбываецца яшчэ бліжэйшае знаёмаство. У гэты час выяўляецца, што паступаючы не мае жывога тэмпераменту, фантазіі, агульнай культуры. Я не кажу ўжо пра талент, які не так лёгка адразу разглядаецца. Вось чаму Тэатральному інстытуту даецца права правяраць на працягу першага, а часам нават і другога года сапраўдныя здольнасці будучых акцёраў і маладых здольных звалінцаў. А такія выпадкі нярэдкі. Звольненыя маладыя людзі глыбока перажываюць. Але для іх-же лепш, пакуль не позна, змяніць жыццёвы шлях знайсці для сябе больш адпаведную прафесію.

Я часта сустракаю
маладых урачоў, ін-
жынераў, настаўні-
каў, якія спачатку ву-
чыліся ў Тэатраль-
ным інстытуце або ў
студыі пры тэатры.

Пасля вялікіх сум-
ненняў, хістанняў, хваляванняў, а
часам і горкіх слёз яны знайшлі ў
сабе сілы перайсці ў іншыя інсты-
туты. Цяпер яны задаволены сваёй
працай і з усмешкай успамінаюць
«запал першай маладосці». Мно-
гія прымаюць удзел у самадзей-
ных гуртках, аддаюць даніну сва-
ёй любві да тэатра.

Але справа канчаецца куды горш, калі «чуллівия» педагогі даюць студэнту магчымасць закончыць Тэатральны інстытут. Часцей за ўсё тэатры такіх не прымаюць. Прыходзіцца шукаць другую спецыяльнасць. Калі-ж няздольныя акцёры і трапляюць у тэатр, то сярод таленавітай моладзі зусім губляюцца і гадамі цягнуць мізэрнае, шэрае жыщё. Яны ўжо не могуць адараўцаца ад тэатра, не маюць мужнасці перамяніць прафесію, ныюць і скардзяцца на свой лёс, абвінавачваючы рэжысёраў у неаб'ектыўнасці, таварышаў — у інтрыгах.

У многіх маладых людзей любоў да тэатра аказваеца толькі цягай да лёгкага поспеху, да славы, да волескаў. З часам яны пераконваюцца ў тым, што поспех даецца нялёгка, што ад совецкага акцёра патрабуеца высокая культура, упартая праца над рухамі, жэстамі, голасам, уменне глыбока і тонка раскрываць вобразы, увасабляць іх праўдзіва і шчыра.

Выбіраючы сабе прафесію, малады чалавек павінен сур'ёзна прадумаць пытанне. Ісці трэба патакім шляху, на якім з найбольшай карысцю можна выявіць свае здольнасці. У нас усе прафесіі паважаныя. І на кожным участку нашай вялікай соцыялістычнай будоўлі можна стаць патрэбным, прыкметным і нават славутым. А на свеце няма большага шчасця, як шчасце адчуваць сябе карысным грамадзянінам, майстрам сваёй справы.

О. ГАЛИНА,
народная артистка БССР

Пад сцягам Спартакіяды

СОВЕЦКАЯ дзяўчына стаяла на П'едэстале Пашаны перад трывалымі вялікага, незнаёмага зарубежнага стадыёна. Сэрца яе перапаўнялася вялікай радасцю, а зязоўчы ўсмешкай твар міжволі паварочваўся ў той бок, дзе, палыхаючы на ветры, узвіўся ў гонар яе перамогі пунсовы сцяг Радзімы. Стадыён грымеў воплескамі, аркестр выконваў Гімн Совецкага Саюза.

Гэта было ў 1954 годзе ў сталіцы Швейцарыі — Берне, калі мінскія студэнты Мар'я Іткіна апярэдзілі ў бегу ўсіх спартсменак Еўропы і стала чэмпіёнкай. Скромная совецкая дзяўчына ўпісала новую старонку ў летапіс спартыўнай славы нашай краіны.

Неўзабаве Мар'я Іткіна зноў, але ўже ў сталіцы Украіны — Кіеве, узнялася на П'едэстал Пашаны, далучыўшы да высокага звання чэмпіёнкі Еўропы не менш высокое званне чэмпіёнкі СССР.

У апошнія гады беларуская спартсменка на ўсіх буйнейшых совецкіх і міжнародных спаборніцтвах паказвае цудоўныя вынікі ў бегу на 100, 200 і 400 метраў. Яе поспехі сталі прыкметна расці ў перыяд падрыхтоўкі да Спартакіяды народаў СССР. Увесень мінулага года на першынстве Беларусі Іткіна ўстановіла сусветны рэкорд, прабегшы 400 метраў за 54,5 секунды. 1 кастрычніка 1955 года на міжнародных спаборніцтвах у Бухарэсце яна зноў палепшила



Галіна Лук'янцава — рэкардсменка рэспублікі па жаночаму пяцібор'ю — у момант бар'ернага бегу на 80 метраў.

рэкорд свету, скінуўшы з яго адразу 0,6 секунды. Там-жэ, праз дзень, яна заняла першае месца ў бегу на 200 метраў. І ў гэтым годзе Іткіна ўжо не раз выходзіла пераможцай. Яна была першай на ўсесаюзных спаборніцтвах у Нальчику. У маі на спаборніцтвах лепшых лёгкаатлетаў краіны ў Кіеве беларуская спартсменка заваявала два першыя месцы. З яе ўдзелам там-жэ быў устаноўлены новы рэкорд БССР у жаночай эстафете 4×200 м.

Але не толькі Мар'я Іткінай гананыца беларуская спартыўная грамадскасць. На Беларусі налічваецца 30 жанчын майстроў спорту. Звыш 400 спартсменак маюць першы спартыўны разрад. Усім вядомы імёны заслужанага мастера спорту З. Бальшаковай, міжнароднага мастера К. Зварыкінай, майстроў Н. Кабыш, В. Набокавай, Н. Русаловіч, А. Люпен, Т. Капусцік, Е. Гурвіч. Але ў нас вырасла і таленавітая младзь.

У перыяд падрыхтоўкі да Спартакіяды народаў СССР па ўсіх відах спорту ў нас ўсё часцей пачалі гучыць новыя імёны перадавых спартсменак. Многія з іх занесены на рэспубліканскую Дошку гонару па фізкультуре і спорту.

Растуць поспехі лёгкаатлеткі Галіны Лук'янцавай. Толькі ў гэтым годзе яна чатыры разы абланаўляла рэкорды рэспублікі, займала перадавыя месцы на ўсесаюзных спаборніцтвах.

Нямногім спартсменам удаецца выконваць нормы мастера спорту. Гэтае пачэснае званне сведчыць аб высокіх поспехах спартсмена. Вясной і летам гэтага года тро разы выконвала нормы мастера здольная спартсменка мінчанка Вольга Кашалёва. У чэрвені бягучага года ў Кіеве яна два разы перамагла ў бегу на кароткія дыстанцыі мацнейшых спартсменак Совецкага Саюза.

Выдатных поспехаў дасягнулі беларускія жанчыны стралкі М. Сумбаева,

Е. Белая, І. Загорская, якія сталі нядаўна майстрамі спорту. 100 ачкоў са 100 магчымых, 200 з 200 — вось вынік гэтых снайпераў.


Новыя імёны з'явіліся і ў веласіпедным спорце. У мінулым годзе майстрам спорту стала Г. Буйневіч. Цяпер побач з ёю высокія вынікі паказваюць В. Пракопчык, Н. Крук, М. Зялёнка, С. Ламака і многія іншыя гончыцы. Яны добра паказалі сябе ў спаборніцтвах на прыз газеты «Советская Беларуссия» і прыз імя заслужанага мастера спорту Б. А. Бальшакова.

У Мінску сёлетнія вясною адбылася матчавая суперэча гімнасташ Беларусі і Латвіі. Нашы гімнасткі паказалі поўную перавагу, заняўшы пяць першых месц. Майстры спорту М. Шышкіна, Н. Валодзіна, А. Цімафеева, а таксама першаразрадніцы Р. Трафімовіч і О. Матаўлава прадэманстралі высокую тэхніку.

Фехтавальщица Л. Болдырова, плаўцы Э. Пісарчык і Е. Карпенка, лёгкаатлеткі Е. Ермалаева, Т. Аўрамава, Н. Пузан і многія іншыя беларускія спартсменкі гатовы абараняць спартыўны гонар нашай рэспублікі на Спартакіядзе народаў СССР.

Спартакіяда народаў СССР — вялікае свята, да якога дзейна рыхтуюцца беларускія спартсмены. І няма сумнення ў тым, што яны прыдуть да Спартакіяды з новымі поспехамі.

Мацнейшая гімнастка БССР, майстар спорту Ніна Валодзіна выконвае вольныя практыкаванні.




Заслужаны майстар спорту Зоя Бальшакова.

Фото В. Гундорына.



Юліян ТУВІМ



Малюнкі В. Ціхановіча

СТОЛ

Вырасла дрэва магутнае ў лесе,
Цвёрдае, гордае — да паднябесся.

Дрэва зімой лесарубы ссякалі,
Сілы пры гэтым нямала паклалі.

На лесапільню цягнулі ўжо коні,
Змоклі ў дарозе, нібы ад пагоні.

Пілам хапіла нялёгкай работы,
Ажно аб дрэва ступіліся потым.

Тыя шурпатыя дошкі для справы
Ўзяў у сталярню майстар з Варшавы.

Добры работнік — Адам Вішнеўскі
Ладзіў рубанкі, ладзіў стамескі.

То ён прымерваў, то габляваў ён,
Клеіў; нарэшце, стол змайстраваў ён.

Колькі-ж патрэбна мазолістай працы,
Каб у кватэры сталу красавацца!

ТРУДНЫ РАХУНАК

Ходзіць важна па дарозе
Тройка качанятаў.
Вось — адно, а вось — другое,
Трэцяга няма тут...

І насустрач — два знаёмцы,
Ім — раўня па росту:
Той — з сянец, а той — з кусточкам,
Трэці — з Віслы праста.

Глянь, яшчэ тут качанятка,—
Весела і шумна
Чыкільгае, нібы скача,
Побач — сябра сумны.

Як паселі ўсе на лаўцы,
Крыкнуў друг дзеяты:
— Пяць было нас, восем стала,
Лік тут цяжкаваты!

І згадзіўся з гэтым трэці:
— Трудна нам, вядома!
Быў я першым, прыйшоў шостым,
Стай цяпер я сёмым.

І злічыць адзін другога
Так ніхто не здужаў!
Хоць яны і качаняткі,
Пайшлі ў птушнік гужам.

Ліст дзеячам

Гэты ліст да ўсіх пішу я.
Вас прашу, рабяты,
Мышца часта, мышца чыста,
Не цярплю мурзатых!

Можна ў рэчцы ці ля студні,
Ці вадой з-пад крана,
Але мышца!
Сам праверу
Заўтра-ж рана-рана:

Ці памыліся, да бляску,
Хлопцы і дзяўчынкі,
Ці не ходзяць побач з вамі
Нейкія тут свінкі?

Мышца з мылам, губкай, шмоткай —
Абавязак першы.
Будзьце чыстымі!

З пашанай
Аўтар гэтых вершаў.

Пераклад з польскай мовы
Эдзі АГНЯЦВЕТ.



„АБ МАМЧЫНЫХ БАЖКАХ, ЛАКІРАВАНЫХ БОЦІКАХ“

Яўгені ПЕРМЯК

НІХТО не адыгрывае такой важнай ролі ў выхаванні дзяцей, як маці. Маці пры любых акаличнасцях — самая ўплывовая асоба ў сям'і. Таму сваю гутарку аб працоўным выхаванні адрасуем тым маці, ад якіх залежыць добрая палова якасцей, з якімі малады чалавек або дзяўчына ўступае ў жыццё.

У чым аснова выхавання?

Праца была і застаецца не толькі абавязковай умовай існавання, але і галоўнай крыніцай жыцця совецкага чалавека. Кожны з нас, прымаючы ўдзел у грамадска-карыйскай працы, стварае матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці, якія вызначаюць узровень добраўбыту нашага народа, ступень ма-гутнасці Радзімы і ўсё тое, што мы называем кароткім словам — жыццё.

Калі гэта бяспрэчна, то мы павінны прызнаць, што рыхтаваць нашых дзяцей да жыцця — значыць выхоўваць іх у пашане да працы.

Па-рознаму можна любіць і паважаць працу. Можна паважаць яе ў думках, любуючыся праз акно работай будаўнікоў. Можна яе завочна любіць, захапляючыся вершамі аб працы або распіваючы песні аб працоўной доблесці. Можна, нарэшце, захапляцца працоўнымі подзвігамі сваёй маці. Але ўсё гэта — павага звонку.

Нельга пазнаць смак вінаграду з карціны, хоць і намаляванай самым геніяльным мастаком. Як смак вінаграду познаецца ў ежы, так і густ да працы выхоўваецца ў рабоце.

У Мінскім Палацы піонераў многія школьніцы старэйшых класаў паспяхова авалодваюць кроем і шыццём у спецыяльных гуртках. Работы дзяўчынак не раз адзначаліся на выстаўках дзіцячай творчасці.

На здымку: у гуртку крою і шыцця (на пярэднім плане, злева направа): Масюк Тамара (вуч. 9 кл. 20 школы), Буянова Валя (вуч. 8 кл. 36 школы) і Харлан Люда (вуч. 9 кл. 49 школы).

Фото І. Брэйва і Л. Пякарскага.



Выхоўваць сваіх дзяцей у працы — значыць прыцягваць іх да працоўнага жыцця з самага ранняга ўзросту. Так вучыць нас найвялікшы працаунік нашай зямлі — Владзімір Ільіч Ленін.

Не заўсёды вінаваты шасцігадовы хлопчык у тым, што загадвае маці: «Падай лыжку», «Зашнуруй чаравікі», бачачы ў ёй «падуладную» сабе асобу.

Не заўсёды вінавата дзесяцігадовая дзяўчынка ў тым, што не ўмее падмесці падлогу або памыць пасуду, на якой сама ела.

Не заўсёды вінаваты дарослы сын у тым, што спакойна назірае, як бацька сячэ дровы, а бабуля цягае іх у хату.

Якімі людзьмі вырастуць такія дзеці? І каго вінаваціць, калі яны стануць благой травой у працоўным полі?

Не заўсёды вінаваты дзеці, што іх любяць, як нельга любіць, што іх губяць ад усёй глыбіні несвядомага сэрца. Цяжка сказаць, але ў святой і сляпой матчынай любві нярэдка тояцца тыя заганы, з якімі так цяжка змагацца не загартаваным у працы дзецям, калі яны выходзяць у жыццё з-пад матчынай апекі.

І як тут стрымацца, каб не пераказаць казку, падслуханую ў нарада.

Вось яна — слухайце.

У адной удавы сын быў. Ды такі прыгожы! Нават суседзі налюбавацца на яго не маглі. А маці — тая ўжо і зусім не наглядзіцца, не нацешыцца. Рукой-нагой яму паварушыць не даде, усё сама ды сама. І дровы-ваду носіць, арэ-жне, косіць, на фабрыцы работу бярэ, лакіраваныя боцікі ды галасісты гармонік сыну зарабляе.

Вырас сын. Кучары каваным золатам адліваюць. Пунсовыя вусны самі сабою смяюцца. І не дзве, і не тры па ім сохлі, у сне бачылі, кучаравы сон даглядалі наяве. Толькі ні адну за яго не выдавалі. Пустацвет!

Нікуды не вартым хлопцам сын вырас. Мамчыным бажком — лакіраваным боцікам. На прызбе пасядзельнік, круглы няўмельнік. Пасмешышча!

Забедаваў сын. Зарыдаў. Так зарыдаў, што цагляная печ расчулілася, уздыхнула, старыя сцены хаты затрашчалі, падлога захісталася, столь насупілася, пачарнела.

— Навошта ты мяне, матухна, так любіла? Навошта ты мяне, родная, у гультайстве песціла, няўмекай выгадавала? Куды я цяпер з рукамі белымі, кволымі, няўмелымі? Як мне дзякаваць табе за такую любоў?

Пахаладзела маці, абмерла. А адказаць няма чаго. Чыстую праўду ёй у вочы ад усяго сэрца сын горкімі слязымі выплеснуў. Зразумела маці, што яе сляпая любоў злой доляй сыноўскай аўянрнулася.

Выплакаўся сын, абуў цяжкія бацькавы боты, надзеў яго рабочую віратку і пайшоў гультайскія гады наганяць, за сляпую любоў мацеры сваім гарбом разлічвацца.

Хіба лёгка было дарослому хлопцу падпаскам быць, у дваццаць адзін год з сякерай знаёмства пачынаць, цвік у сцяну вучыцца забіваць, рыдлёўкай зямлю капаць, рукі белыя на ветры дубіць!

Ведаюць толькі люты мароз ды спякотнае сонейка, якой працай кучаравы сын да справы дайшоў. Майстрам дадому прышоў. На ткачысе ажаніўся. З твару — не вельмі! — а к дому прышлася. Працавітая. Унутранага хараства жанчына, скрытага. Палюбіла і старая маці сыноўскіх дзяцей, бабчыных унукаў.

Без памяці любіла іх бабуля, але песціла з разумам.

Крывёю, бывала, сэрца ablіваецца, калі старшанькі ўнук у люты мароз дровы пілаваць збіраецца. Сэрца старой сваё гаворыць: «Не пускай, пашкадуй: змерзнё!» А яна: «Ідзі, мілы ўнук-багатыр. Дубей на ветры. З марозам змагайся. Бацькаву працоўную славу сваёй працай падпірай!»

Ва ўнучкі, бывала, вочки зліпаюцца, ручкі ледзь верацяно круцяць, а бабуля ёй: «Ах, якая ў нас тонкапраха расце, спрытная ды нястомнай, дрымоце-сну непадатлівая!»

Замілаваць-бы дзяўчынчуку, па пальчику-б яе спрытныя рукі перацалаваць, а бабка загану ў пражы шукае: то нітка тонкая, то месцам слабая. На заганы ўкажа і добрае заўважыць. Ды не проста так, а з дарагой бабульчынай ласкай, рэзкім вогненным словам душу дзяўчынцы асвеціць і сагрэе.

Марна, бывала, самага любімага, меншага ўнука не прылашчыць. За работу пахваліць, хоць і работы той, што венічак падаць або кошык з вугалем да самавара паднесці. Для чатырохгадовага і гэта работай лічыцца.

Як пра такога за сталом пры ўсёй сям'і не сказаць. «А малыш у нас працавітым чалавекам расце. Венік падае. Вугаль падносіць. Куранят пільнуе. Кошку корміць».

А той сапе сабе, да вушэй ад радасці чырвоны, ды думае: «Што-б яшчэ такое зрабіць, каб у бабулі ў пашане быць?» Сам сабе работу шукае. Даражэй перніка яна яму, любей за пенкі з чырвонага паранага малака.

Майстрамі, майстрыхамі выгадавала бабуля сваіх унукаў. І кучары ў іх да твару віюцца, і дарагая стужка ў касе па заслугах красуецца, і лакіраваныя боцікі па заслугах гараша. Працоўнай завязі людзі. Умельцы. Бабуліна жыццё.

Прышла працоўная ўлада ў нашу дзяржаву. Не дажыла да гэтых светлых дзён старэнская бабулька. Толькі і памерці не памерла. Унукамі жыць стала.

Калі старэйшага ўнука за чыгун узнагароджвалі, гарнавыя і пытаюць яго:

— Ад каго ты, кудраш, волатам стаў. Адкуль у табе такі жар вогненны?

А той уздыхнуў лёгка ды адказвае:

— Ад бабулі. У работе яна мяне выпеставала. У працы загартавала. Ад яе і агонь ва мне.

А ўнучка-ткачыха старэйшаму брату падпявае:

— І ў мяне ад яе, сябровачкі, нітка не рвецца — паркалъ смяеца. Яна мяне гордымі ніткі прасці навучыла. Яна сонечны ўток у маю працоўную аснову заткала.

А самы меншанкі ўнук-хлебароб адabraў самыя ўсходжыя, самыя мудрыя бабульчыны слова і заараў іх светлай казкай у людской памяці. Так глыбока заараў, што і не выпалеш, не забудзеш. Не забудзеш ды яшчэ другім перакажаш і гэтым яркі працоўны агентычык у іх душы зацепліш.

* * *

Так і ў жывым жыцці, у нашы дні. Шчаслівым, перадавым, пераможным аказваецца працаунік.

Аднак працавітасць — не прыроджаная якасць чалавека, а выхаваная ў ім, прывітая змалку. Уся наша сістэма выхавання павінна будавацца на выхаванні працавітасці, на прывіці дзесяцім працоўных навыкаў. Таму, у прыватнасці, у школе ўведзены ўрокі працы. Праўда, іншы раз яны падобны да забавы: вучні ствараюць рэчы, якія не маюць практычнага значэння. Гэта дрэнна.

Дзесяці павінны адчуваць карысць сваёй работы. Трэба плесці не проста сумачку ні для чаго, а сумачку, якую можна выкарыстаць. Калі хлопчык склеіць на ўроках працы скрынчуку, у якой можна трymаць соль або лаўровы ліст, ён ужо шчаслівы, бачачы практычнае выкарыстанне зробленага сваімі рукамі. А калі маці яшчэ скажа, што без гэтай скрынечкі яна была як без рук, то хлопчыку абавязкова захочацца зрабіць яшчэ што-небудзь. Так рабіла бабуля з пераказанай намі казкі.

Праца дома павінна быць зразумелай, важным і адчувальна карысным даручэннем сям'і. Няхай хлопчык або дзяўчынка адчуваюць сваё працоўнае супрацоўніцтва ў сям'і, якое ўпрыгожвае, а не прыніжае. Таму ніколі нельга караць працай. Правінілася — мяці падлогу або вынесі вядро са смецем. Наадварот, з гордай усмешкай глядзіць маці на сваю дачку, калі тая спрытна з работай спраўляецца.

Чалавек з маленства і да сіх валасоў натхняецца на працоўныя справы заахвочваннем. Гэта не толькі найвялікшы прынцып соцыялістычнага спаборніцтва, але і абавязковая ўмова выхавання нашых дзяцей. Заахвочванне — гэта не прамернае захвальванне, якое прыводзіць да зазнайства, а памяркоўнае ўхваленне, якое адпавядае зробленаму.

Але нельга бачыць подзвіг у тым, што сын добра заклеіў зімовыя рамы або прышыў самім-жа адвараныя гузікі на ўласным адзенні. Сын заслугоўвае толькі адбэрэння за добра сумленнае выкананне таго, што ён можа і павінен зрабіць.

Праца — не ахвяра, а неабходная ўмова існавання. Таму дзіцячую працу, хоць і заўсёды трэба заўважаць, але ніколі нельга пераацэніваць. У гэтым першааснова дружбы маці і дзяцей, іх працоўнай узаемадапамогі і ўзаемапавагі. У гэтым таксама і аснова фармавання будучага грамадзянства маладых людзей.

Той, хто палюбіць працу, не можа быць няшчасным або пакрыўджаным у любой прафесіі, выбранай паводле сваіх здольнасцей і магчымасцей.



Валя Лагвіенка — выдатніца трэцяга класа Мінскай музычнай школы-дзесяцігодкі.

Фото П. Нікіціна.

У школах, як вядома, пачынаючы з сярэдніх класаў, уведзена праца ў майстэрнях, часцей за ўсё сталярных або слясарных. Яны таксама садзейнічаюць выхаванню ў нашых дзяцей густу і павагі да працы. Ніхто, зразумела, не думае, што школьнік, які навучыўся асновам сталярнага або слясарнага майстэрства, стане сталяром або слесарам. Такое меркаванне будзе няправільным, як і тое, што маці, якая навучыла сваю дачку добра мыць, хоча, каб яна стала прачкай, або бацька, які прымушае сына сячы дровы і паліць у печы, навучае яго спецыяльнасці апальшчыка.

Справа куды прасцей і разам з тым глыбей. Школьнік павінен дакрануцца да працы, каб пазнаць яе не завочна, не вачыма і не па кніжцы, а ўсёй сваёй істотай. Пры гэтым не мае значэння, якую галіну працоўнай дзейнасці пазнае школьнік. Любая з вытворчых прафесій стане для яго бліжэйшай і зразумелай. Сталявар — не слесар, электрык — не сталяр. А тым часам у гэтых працэсах больш агульнага, чым рознага. Бо галоўнае, агульнае для ўсіх прафесій — гэта творчая асалода ад працы, нястомннае імкненне ўдасканальваць майстэрства, адчуванне тваёй карысці для грамадства.

І няма для маці горшай крыўды, калі сын або дачка будзе дакараць яе за любоў, якая ахоўвала ад таго, што трэба было прывіваць.

Дрэнна пачынаць жыццё з белымі, кволымі, няўмелымі рукамі. Цяжка даводзіцца ў жыцці «мамчыным бажкам, лакіраваным боцікам». І гэта не прыгожыя слова, а праўда, якую не выпаліш і не згасіш.

Пераклад з рускай мовы.

Карысныя парады

ПЕРШЫ УРОК МАШЫННАЙ ВЫШЫУКІ

Вышываць можна на любой машине (акрамя вельмі старога выпуску), але зручней на жной і з круглым чаўнаком.

Для машынай вышыуки неабходныя прыстасаванні: іголкі №№ 2—90—80; пяльцы трэба браць сярэдний велічыні дыяметру 18—20 см, таўшчынёй у 1 см; маленькая нажніцы з вострымі канцамі (сагнутыя); пласцінку для вышыуки.


ЯК НАЛАДЗІЦЬ МАШЫНУ ДЛЯ ВЫШЫУКІ

Зняць лапку з вітом, апусціць або зняць зубы (зубы можна накрыць спецыяльнай пласцінкай — яны ёсьць у продажы). Нацяжэнне ніткі ў чаўнаку павінна быць тужэй, чым нацяжэнне верхніх ніткі. Іголку трэба браць вострую, пажадана аднаго з адзначаных вышэй нумароў. Ніткі могуць быць №№ 80—100 і не ніжэй 60.

З каляровых нітак рэкамендуецца ленінградскае мулінэ. У больш тонкіх работах ужываецца трубачны шоўк №№ 8—65. Чаўночная і верхняя ніткі павінны быць аднаго нумару. Пры вышыўцы шоўкам у чаўнок дапускаецца простая нітка № 80—100 у тон тканіны.

ЯК ЗАПРАВІЦЬ МАТЕРЫЯЛ У ПЯЛЬЦЫ

Вялікі круг пяльцаў пакласці на стол, на яго накласці матэрыял з нанесеным малюнкам. Зверху меншым кругам пяльцаў уцінуць матэрыял у большы круг. Калі матэрыял тонкі, то па краі пяльцаў зрабіць праходку з паркалёвай тканіны і разам з ёю туга нацягнуць матэрыял з малюнкам, каб у далейшым ён не сцягаўся пры вышыўцы (рыс. 1).




1
ПАЧАТКОВЫЯ МЯРЭЖКІ

Мярэжкі ўжываюцца: на абрусах, дарожках, фіранках, сукенках, блузках, жаночай бялізне і г. д.

Мярэжкі бываюць рознай шырыні і малюнкаў. Першую мярэжку лепш выконваць на вафельнай тканіне для ручнікоў.

Для мярэжкі трэба выцягнуць папяроначную або падоўжную ніткі шырынёй у 1,5—2 см, адступіўшы ад краю 5—7 см. Выцягнутую частку ручніка за-


правіць у пяльцы, нацягнуць яе, падвесці пяльцы пад іголку на машыне, апусціць рычаг лапкі, даставаць нітку з чаўнака на верх тканіны і замацаўцаць двума-трыма шыўкамі ў край мярэжкі.



2

З краю матэрыялу іголку нацяжэнне ніткі ў чаўнаку павінна быць тужэй, чым нацяжэнне верхніх ніткі. Іголку трэба браць вострую, пажадана аднаго з адзначаных вышэй нумароў. Ніткі могуць быць №№ 80—100 і не ніжэй 60.


Другі бок мярэжкі выконваецца тым-же способам.



3

МЯРЭЖКА-РАСКОЛ

Першы бок мярэжкі выконваецца так, як і мярэжка слупком, а пры апрацоўцы другога боку слупкі дзеляцца папалам (рыс. 3).



4

МЯРЭЖКА ЖУЧОК АБО ЛІТАРА «Ж»

Для гэтага ўзору спачатку робяць мярэжку «слупок». Затым (па першаму «слупку» або па краі тканіны) праходзяць радком да сярэдзіны слупка і змацоўваюць (шиўком) трывалымі гарачымі прасамі з левага боку.

Для мярэжкі трэба выцягнуць папяроначную або падоўжную ніткі шырынёй у 1,5—2 см, адступіўшы ад краю 5—7 см. Выцягнутую частку ручніка за-

правіць у пяльцы, нацягнуць яе, падвесці пяльцы пад іголку на машыне, апусціць рычаг лапкі, даставаць нітку з чаўнака на верх тканіны і замацаўцаць двума-трыма шыўкамі ў край мярэжкі.

О. ШЫМАНСКАЯ, выкладчыца курсаў машынай вышыуки.

ЯК МЫЦЬ І ПРАСАВАЦЬ БЕЛЫ ПАНАКСАМІТ

Белы панаксаміт мыць у растворы мыльнай пены (на адзін літр кіпетню 30 грамаў мыла-стружкі). Ачышчаную ад пылу рэч апускаюць у пену і злёгку два-тры разы праціраюць. Далей палошчуць яе спачатку ў цеплай, затым у халоднай вадзе, пакуль вада не стане чистай. Вымыты панаксаміт загортваюць у прасціну або ў ручнік і выціскаюць рукамі (круціць не рэкамендуюцца), адзіваюць на плечыкі і развешваюць для прасушки (але не на сонцы і не ля агню).

Прасуюць панаксаміт асаблівым спосабам. У ацынкованыя начоўкі або вялікую кастрюлю, паставленую на пліту або керагаз, наліваюць ваду і даводзяць да кіпення. Затым гэтую пасуду накрываюць коўдрай, а зверху прасцінай. На прасціну кладуць панаксаміт. Пара, праходзячы праз яго, прыўнімае кожную варсінку. Панаксаміт увесь час перамяшчаюць праз пару і паверх ворсу праходзяць мяккай щоткай, пакуль ён не набудзе прыемны зневесін выгляд.

На панаксаміце нярэдка ўтвараюцца ўмяціны на згібах і ў месцах сядзення. Такія месцы з прыцінутым ворсам таксама можна выправіць, прапусціўшы панаксаміт праз пару.

ЯК МЫЦЬ БЕЛЫ КРЭПЖАРЖЭТ І КРЭПДЭШЫН

Белы крэпжаржэт і белы крэпдэшын у хатніх умовах мыещца таксама, як і белы панаксаміт.

Пасля мыцця вырабы загортваюць у прасціну або ручнік, выціскаюць рукамі і вывешваюць для прасушки. Круціць не рэкамендуюцца. Сушыць трэба злёгку вільготным і не вельмі гарачым прасам з левага боку.

Для панаксаміту, крэпжаржэту і крэпдэшыну ў хатніх умовах можна карыстацца паштаком «Новасць», які выпускае Казанскі тлушчавы камбінат. Дзве сталовыя лыжкі паштаку раствараваюць у 3—4 літрах вады, падагрэтай да 40—50°. Пры чыстцы лініяющих тканін або вырабаў з іх ваду награваюць да 25—30°, а пры мыцці і паласкенні даліваюць у яе 3—4 сталовыя лыжкі вогненнага спірту. Плямы ад праса праціраюць шматком або ваткай, змоцанай у гэтым растворы, пасля чаго прамываюць у вадзе. Плямы на віскозным шоўку і іншых каляровых тканінах праціраюць вінным спіртам або гарэлкай.

на 3—5 хвілін, злёгку расціраюць і змываюць у растворы. Пасля чысткі ткачіну або выраб палошчуць у цеплай, а затым у халоднай вадзе, пакуль вада не стане чистай. Сушаць і прасаваць вырабы так, як сказана вышэй.

ПРАСАВАННЕ БЯЛІЗНЫ І ВЕРХНЯГА АДЗЕННЯ

Перад прасаваннем рэчы злёгку ўвільгатняюць. Бялізуну і адзенне з баваўняных тканін апырскваюць вадой.

Мацней увільгатняюць шарсцяныя рэчы, таму што пры ўвільгатненні і награванні прасам шарсцяныя валокны размякаюцца і часткова трацяць сваю пружасць, што дае магчымасць іх злёгку расцігнуць і надаць шарсцяныя рэчы пэўную форму і размер, якія замацоўваюцца прасаваннем.

Шаўковыя рэчы звычайна крхкі недасушваюць і прасуюць без дадатковага ўвільгатнення.

Баваўняную і ільянную бялізуну пасля апырсквання туга скручваюць і кладуць на 30—40 хвілін для роўнамернага ўвільгатнення.

Прасуюць рэчы ў пэўным патрэбнай прасаванні і напрыклад, мужчынскую кашуля: спачатку прасуюць спінку, затым рукавы, кайнер і перад.

Шарсцяныя рэчы прасуюць праз змочанае і выкрученое палатно з левага боку або злёгку ўвільгатнене з левага боку, без палатна.

Белую бялізуну звычайна прасуюць з правага боку, каляровую або з тканіны, якая мае бляск, з левага боку.

Крухмальную бялізуну прасуюць менш нагрэтым прасам, чым звычайную бялізуну.

ЯК ЗНЯЦЬ СЛЯДЫ АД ПРАСА

На белых баваўняных і шарсцяных тканінах падпаленая сляды знімаюцца растворам пекарскім вадародом (чайная лыжка на поўшклянкі вады), у які дадаецца некалькі кропель наштырнага спірту. Плямы ад праса праціраюць шматком або ваткай, змоцанай у гэтым растворы, пасля чаго прамываюць у вадзе. Плямы на віскозным шоўку і іншых каляровых тканінах праціраюць вінным спіртам або гарэлкай.

СУП З ВІШАНЬ З ВАРЭНІКАМИ

Вішні, прызначаныя для супу, падзяліць папалам. Адну палавіну ачысціць ад костачак, другую расцісніць, дадаць костачкі, што засталіся ад ачысткі першай часткі вішань, заліць 4—5 шклянкамі гарачай вады, пакласці цукар, давесці да кіпення і працадзіць. Прыватаваць цеста, як для калдуноў, тонка раскачаць і выразаць кружочки; на кожны кружочек пакласці 1—2 ачышчаныя вішні і зашыпаць краі цеста. Перад самай падачай на стол варэнікі пакласці ў гарачы вішневыя адвар і гатаваць на працягу 5—10 хвілін.

На 600 г вішань — 1 шклянка муکі пшанічной, $\frac{1}{2}$ шклянкі цукру, 2 яйкі.

СУП-ПЮРЭ СА СВЕЖЫХ ЯГАД

Свежыя ягады (клубніку, суніцы, маліну) перабраць, прымыць, адкінуць на сіта і працерці. У кіпячую ваду (2 шклянкі) пакласці цукар, размяшаць і працадзіць. Сірол астудзіць і змяшаць з ягадным пюрэ. Да гатовага халоднага супу падаць смятану і ванільныя сухары.

На 500 г ягад — $\frac{1}{2}$ шклянкі цукру, 150 г ванільных сухароў і $\frac{1}{2}$ шклянкі смятаны.

АЛАДКІ З СУХАРОУ

Сухары прапусціць праз мясарубку або стаўчи, заліць гарачай вадой, дадаць дрожджы і паставіць гадзіны на дзве ў цёплае месцы. Қалі цеста падыдзе, дадаць яйка і размяшаць; затым наліваць цеста лыжкай на гарачую патэльню, змазаную маслам, і падсмажваць, як аладкі з цеста.

На 3 ст. лыжкі сухароў — $\frac{3}{4}$ шклянкі вады, 2 г дрожджаў, 1 чайнную лыжку масла, $\frac{1}{2}$ яйка.

ВАРЭННЕ З ВІШАНЬ

Ягады перабраць, памыць у халоднай вадзе; дастаць з ягад костачкі. У таз для варэння

ұсыпаць цукар, уліць ваду, размяшаць і дадаць закіпець. У гарачы сіроп пакласці ягады і варыць да гатоўнасці.

На 1 кг вішні — $1\frac{1}{2}$ кг цукру, $\frac{3}{4}$ шклянкі вады.

ЧОРНЫЯ ПАРЭЧКІ

У чорных парэчках вельмі многа вітаміна С, у сярэднім каля 300 міліграмаў у 100 грамах. Қалі правільна іх кансерваваць, то вітамін С у значнай ступені захоўваецца ў гатовым прадукце на працягу многіх месяцаў.

Вось правільныя спосабы нарыхтоўкі чорных парэчак.

Ягады старана здрабняюць, прапускаюць праз чистую мясарубку. Дадаюць цукар (на 1 кілограм ягад 2 кілограмы цукру). Старана расціраюць і перамешваюць. Затым масу перакладаюць у шклянныя слоікі, зверху кладуць кружок пергаментнай паперы, змочанай у спірце, пакрываюць такой-жай паперай, завязваюць, захоўваюць у цёмным сухім месцы.

Варэнне, прыватаване халодным спосабам. Ачышчаныя і вымытыя ягады расцікаюць драўлянай таўкушкай, затым заливаюць астуджаным цукровым сіропам. На 1 кілограм ягад бяруць 1,6 кілограма цукру і $\frac{3}{4}$ шклянкі вады. Қалі таёкое варэнне трymаць у халаднаватым месцы, яно захоўваецца некалькі месяцаў. Так, напрыклад, пры захоўванні таёгага варэння на працягу 3 месяцаў у 100 грамах аказаўся 70—80 міліграмаў вітаміна С.

ВАРЭННЕ З ЧОРНЫХ ПАРЭЧАК

Ягады чорных парэчак ачысціць ад галінак і сухіх чашачак кветкі, заліць халоднай вадой і затым, зняўшы ұсплыўшыя на паверхню рэшткі сухіх чашачак, адкінуць ягады на сіта і дадаць сцячы вадзе. Зварыць густы сіроп, ұсыпаць у яго прыватаваныя ягады, дадаць закіпець і паставіць на слабыя агоні на 40—50 хвілін.

На 1 кг чорных парэчак — $1\frac{1}{2}$ кг цукру, 1 шклянку вады.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ № 5.

На гарызанталі: 5. Барана. 6. Онегін. 10. Қапуста. 12. Баварка. 14. Артыкул. 16. Маршак. 17. Анілін. 18. Харысты. 21. Голуб. 25. Ампер. 26. Тара. 27. Амбра. 29. Сена. 30. Рыс. 31. Кіт. 32. Драма. 33. Абрус. 35. Вір. 36. Лот. 38. Мана. 39. Амёба. 42. Азія. 44. Баран. 45. Ягуар. 47. Вадарод. 51. Баравік. 52. Шклянка. 53. Сарафан. 55. Экран. 56. Качка. 59. Барада. 60. Мулінэ.

На першай старонцы вокладкі: удзельніцы Усебеларускай спартакіяды — адны з мацнейшых велагоншчыц рэспублікі майстар спорту Генрыета Буйневіч (справа) і першаразрадніца Вольга Пракопчык.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэт: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.


АТ 07642.

Падпісана да друку 7/VII-56 г.

Друкарня імя Сталіна, Мінск. Ціна 1 р. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 100 000 экз. Зак. 459.

КРАСВОРД

Складаў I. Аддзельны



На гарызанталі: 1. Сумка для патронаў. 4. Апарат для раздзялення сыпкіх або вадкіх цел. 7. Аўтамабіль для паслуг. 9. Спалучэнне некалькіх гукаў. 11. Адзінка напружання. 13. Прылада для рэзання дрэва. 14. Горад-герой. 16. Летуцнение. 18. Адзінка часу. 20. Вогнестрэльная зброя. 21. Тэатральныя падмосткі. 23. Трыганаметрычная функцыя. 24. Прамысловы горад ва Францыі. 26. Загадчык дзяржаўнага будынка. 27. Аддзел хіміі, які вывучае хімічныя рэакцыі, абумоўленыя дзеяннем светавых праменняў. 29. Слупок паміж двумя вертыкальнымі лінейкамі. 30. Матылек, з коканаў якога вырабляюць шоўк. 32. Қаштоўны камень. 34. Беларускі пісьменнік-драматург. 35. Трубны сігнал урачыстага характару. 37. Від мастацтва. 38. Від рэкламы. 41. Зала для чакання ў тэатры або кіно. 44. Метал. 45. Напрамак. 46. Дзіцячы курорт на Чорным моры. 47. Частка залы для гледачоў. 48. Прылада для ручнога шыцця.

На вертыкалі: 1. Поўвостраў на поўдні Грэцыі. 2. Драпежная птушка. 3. Заслона. 4. Фруктовы сок. 5. Частка сістэмы кіравання. 6. Аўтар паэм «Віцязь у тыгравай шкуры». 8. Мацярык. 9. Зборнік геаграфічных карт. 10. Галоўны член сказа. 11. Сталіца саюзнай рэспублікі. 12. Шырокая дарога. 16. Асока, якая прымае экзамены. 17. Чалавек, які вызваліўся ад падначалення. 19. Гатунак яблык. 20. Прылада для аўтаматычнай рэгістрацыі скорасці і напрамку ветру. 22. Салодкае рэчыва. 25. Частка будынка. 28. Прадмет для сядзення. 29. Млечны шлях. 30. Ваенна-лечэбная ўстанова. 31. Выбуховая рэчыва. 33. Сельскагаспадарчая спецыяльнасць. 34. Геаметрычнае цела. 36. Асення травяныя парасткі. 39. Верш А. С. Пушкіна. 40. Салёнае возера паблізу мора. 42. Міжнародны дагавор. 43. Асобны здымак на кіностужцы.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ № 5.

На вертыкалі: 1. Галушки. 2. Нафта. 3. Метал. 4. Гімалаі. 7. Маршрут. 8. Тры. 9. Аксіёма. 11. Арка. 12. Бунт. 13. Карава. 15. Лівень. 19. Рым. 20. Сыр. 22. Барабан. 23. Караван. 24. Астатац. 25. Анахія. 27. Астра. 28. Акула. 34. Ураган. 37. Дранка. 38. Макаўка. 40. Мёд. 41. Бор. 43. Ягнятка. 46. Ліманад. 48. Агат. 49. Оман. 50. Украіна. 54. Акт. 57. Мат. 58. Ала.

3229-75а



Рыгор НЯХАЙ

У РУЖАНСКАЙ ПУШЧЫ

Стрэламі разбегліся дарогі
Па усіх напрамках, па усіх,
То зялёным гаем, а то лугам,
То між сосен звонкіх баравых.

Сцежкі не забыты баявыя,
І ідуць сюды з усіх старон
Людзі маладыя і старыя
Да герояў слайных на паклон.

Вось вянком магіла апавіта,
Сплеценым дзявочаю рукой.
Нездарма тут манумент з граніту
Сцеражэ іх цішу і спакой.

Прыдзе маці, скажа свайму сыну:
«Тут ляжыць твой бацька-партызан»
І вянок з чырвонае каліны
Пакладзе, дзе быў яго будан.

Успомніць ўсё: як у партызанскім стане
Па начах сядзела ля кастра
І чакала з дальняга задання
Война свайго, гаспадара...

Сцежкі не забыты баявыя,
І ідуць сюды з усіх старон
Людзі маладыя і старыя
Да герояў слайных на паклон.



Ля помніка партызанам, героям вызваленчых баёў у час Вялікай Айчынай вайны (Уроцышча Гута-Міхалін Івацэвіцкага р-на).
Фото А. Дзітлава.